

605

55.786-133



РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА

7 ЛІПЕНЬ 1955 г.



Выступленне Дзяржаўнага народнага хору БССР пад кірауніцтвам народнага артыста Беларускай ССР Г. І. Цітовіча.
Фото Ул. Кітаса

Хацела маці мяне замуж аддаці

(Беларуская народная песня)

Запіс і апрацоўка Г. І. ЦІТОВІЧА.

Ой, хацела ж мяне маці
Ды за першага аддаць,
А той, первы, первы няверны,
Ой, не аддай мяне, маць.

} 2 разы

Ой, хацела мяне маці,
Ды за другога аддаць,
А той, другі, ходзіць да падругі,
Ой, не аддай мяне маць.

} 2 разы

Ой, хацела мяне маці,
Ды за трэцяга аддаць,
А той, трэці, як у полі вецер,
Ой, не аддай мяне, маць.

} 2 разы

Ой, хацела мяне маці
За чацвёртага аддаць,
А той, чацвёрты, ні жывы, ні мёртвы,
Ой, не аддай мяне, маць.

} 2 разы

Ой, хацела мяне маці
Ды за пятага аддаць,
А той, пяты, п'яніца пракляты;
Ой, не аддай мяне, маць.

} 2 разы

Ой, хацела мяне маці
Ды за шостага аддаць,
А той, шосты, малы недарослы,
Ой, не аддай мяне, маць.

} 2 разы

Ой, хацела мяне маці
Ды за сёмага аддаць,
А той, сёмы, прыгожы ды вясёлы:
Ён не схацеў мяне ўзяць.

} 2 разы

На першай старонцы вокладкі: лепшы муляр Мінскага буд-
трэста № 3 Мар'я Кулік. Фото В. Лупейкі (БелТА).

На чацвёртай старонцы вокладкі: «Лета», фотаэцюд
Ф. Чаховіча,

М. 78

Адна

Ой, хацела ж мяне маці ды за першага аддаць,
Падголосак:

А той, пер вы, пер вы че. верны ой, не аддай мя. не, маць,
Усе альты

Хор А той, пер вы, пер вы не верны: ой, не аддай мя. не.

1-6 7.

маць. Адна Адна

2. Ой, хацела ж мяне маці ды за

Падголосак:

А той, сёмы, прыгожы ды вя. сё. лы:
Усе альты:

сё ма га ад даць,

Падголосак

ўзяць. Хор С мя. не ўзяць.

ён не схацеў мя. не ўзяць, ён не схацеў мя. не ўзяць.

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ
ТРЫЦЦАЦЬ ПЕРШЫ

№ 7

ЛІПЕНЬ 1955



БА 1877.

На будаўніцтве 36-кватэрнага жылога дома ў Віцебску працуе брыгада тынкоўшчыкаў Васіля Клімовіча. Члены брыгады вы-
конваюць сваю норму на 125—130 прац. штомесяц. На здымку: тынкоўшчыцы брыгады Мар'я Сінцова і Ганна Каліуха
за работай.

Фото П. Нікіціна

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЗКЗ

1

Голас маці ўсяго свету

НЯМА на свеце любві, мацнейшай за любоў маці да сваіх дзяцей. З першага дня нараджэння малога толькі адна яна ўмее запомніць абрывы яго тварыка. Па нейкіх, толькі ёй вядомых, прыкметах зможа адрозніць у першы дзень жыцця сваё дзіця ад многіх іншых. Якая маці не згодзіцца лепш перахварэць сама, калі яе дзіця захварэе? Якая маці не заслоніць грудзьмі сваё дзіця ў час небяспекі?

А небяспека навісла над мільёнамі дзяцей свету. Мір зноў паставлены пад пагрозу. Імперыялісты Злучаных Штатаў Амерыкі, Англіі, Францыі і іншых заходнеўрапейскіх краін рыхтуюць новую вайну. Мінулая жорсткая вайна прынесла сіроцтва мільёным дзяцей. Ці можа ў такі час хоць адна маці быць спакойнай?

Не, ніколі, ніводнай хвіліны.

Добра ўсведамляючы ўсю глыбіню пагрозы вайны, маці многіх краін свету еднаюць сваё сілы ў баражбе за мір. Яны ўсё больш і больш разумеюць, што толькі трывалы і моцны мір можа здзейсніць іх мары аб дзіцячым шчасці.

У ліпені на Сусветным кангрэсе маці ў Швейцарыі сустрэнутца жанчыны многіх краін свету. Розныя па ўзросту і маё маснаму становішчу, розныя па нацыянальнасці і колеру скury, але аднолькавыя ў сваім імкненні адстаяць мір, выказаць свае самыя хвалючыя думкі і пачуцці, жанчыны-маці знайдуць адзіную мову — мову міру і дружбы, мову бясстрашных сэрдаў, любві і пышчоты да дзяцей.

На кангрэсе сустрэнутца маці, якія не забылі бедстваў вайны, перажылі жахі бамбардыровак; маці забітых, расстряляных, палонных; маці, чым сынам пагражае звыштэрміновая служба і адпраўка ў якасці салдат у іншыя краіны; маці, дзеци якіх гала даюць і не наведваюць школы. Вайна пагражае і тым жанчынам, якія з хвалеваннем і шчасцем ча каюць свайго першынца, і мільёнам маці, якія з любоў і трывогай схіляюцца над калыскамі малых.

Ад свайго імя і ад імя сваіх дзяцей яны патрабуюць, каб ніколі не паўтарыліся жахі вайны. Да голасу маці далучаюцца галасы сірот, стравіўшых на вайне сваіх бацькоў.

— Я — вучаніца шостага класа — разумею, што

такое вайна. Вайна адабрала ў мяне бацьку. І не толькі ў мяне. Многія дзеци, такія ж як і я, таксама не ведаюць сваіх бацькоў і ніколі не пазнаюць бацькоўскай ласкі, — піша ў часопісі Ларыса Леанович з Магілёва.

Мы, совецкія жанчыны, не жадаем, каб лёс Ларысы напаткаў іншых дзяцей. Мы працягваем руکі дружбы жанчынам усіх краін і заклікаем іх усімі сіламі, кожным днём свайго жыцця змагацца супротив злачынных планаў падрыхтоўкі новай вайны. Мы ведаем, што баракьба гэтая суровая і цяжкая. Але нас мільёны, і калі мы ўсе настойліва будзем патрабаваць міру, — мір пераможа вайну.

Маці В'етнама і Карэі паведамяць удзельнікам кангрэса пра страшэннае гора, перажытае іх народамі, пра разбурэнні, пра мільёны загінуўшых жыццяў, пра маці, якія страдалі сваіх дзяцей, пра дзяцей, якія страдалі бацькоў.

Жанчыны Японіі раскажуць кангрэсу пра бікінскіх рыбакоў, якія пакутуюць ад уздзеяння вадароднай бомбы, скінутай амэрыканцамі. Аб сляпой жорсткасці атамнай бомбы напамінаюць кожнай маці Хірасіма і Нагасакі, дзе знішчаны сотні тысяч людзей.

Пасланицы капіталістичных і каланіяльных краін будуць жорстка дакарыць свае ўрады за гора і пакуты, якія церпяць мільёны дзяцей. На ўесь свет яны заявяць, што 550 мільёнаў дзяцей (больш паловы дзяцей зямнога шара) не атрымліваюць ніякай адукцыі, што мільёны дзяцей эксплуатуюцца ў прымісловасці і сельскай гаспадарцы, што ходзяць яны босыя, распранутыя і галодныя, хвараюць на сухоты, трахому, параліч.

Свяшчэнны абавязак маці — абараніць дзяцей ад голаду, холаду, жабрацтва, хваробы і вайны. Свяшчэнны абавязак маці — няспынна змагацца за светлу будучыню сваіх сыноў і дачок.

Усе дзеци, чорныя і белыя, хочуць есці, піць, вучыцца, хочуць жыць, а не гінуць. Але ўсяго гэтага іх пазбаўляюць агрэсары, каб больш сродкаў пайшло на падрыхтоўку атамнай вайны. Імперыялістичным забойцам мала таго, што мінулая вайна асіраціла 40 мільёнаў дзяцей, яны прагнуть новай бойні, новых ахваряў.



Каб жыццё гэтых малышоў іх равеснікаў праходзіла радасна і шчасліва, каб не азмрочылася хмары вайны, маці ўсімі сіламі будуць змагацца за мір. На здымку: выхаванцы дзіцячага сада Лошыцкай плодагароднінай даследчай станцыі ў садзе на прагулцы.

Фото П. Нікіціна

Аляксандр ШАРАПАУ

ВОБЛІК СВАБОДЫ

Ад розных нацый і плямён
Зышоўся круг шматлікі.
Праз акіян нясла паклон
Яна Москве вялікай.

Яе дабіліся паслаць
Работнцы Н'ю-Йорка;
Прасілі свету рассказаць
Аб іх нядолі горкай.

З гарачай верай ў лепшы лёс,
У порце ранкам сінім
Яна рассталася без слёз
З сваім падлеткам-сынам.

За праўду бацька ўзят ў Сінг-Сінг *),
Ён ад сям'і далёка,
А дзесяцігадовы сын
Знайшоў работу ў доках.

За мужа боль, за сына страх
У шлях нясла далёкі.
З дачкой маленькой на руках
Ішла ў людскім патоку.

Ішлі сяброўкі з ёю ў рад.
Іх развітанне скора.
І вось — абдымкі і пагляд
Даўгі на дымны горад...

Чужы і родны для яе,
Відаць ён з пахода,—
Вялікі, змроучны паўстае
Са статуяй свабоды.

*) Сінг-Сінг — турма ў штаце Н'ю-Йорка.

Пад бронзавым вянком, ля хмар,
З пагардай беспрычыннай,
Убачыла свабоды твар
Упершыню жанчына.

«Свабода»... Зганьблі даўно
Святое слова гэта,
Якой насмешкаю яно
Гучыць над цэлым светам.

У вуснах брудных махляроў,
На лад амерыканскі
З ім жыць у дружбе век гатоў
І біржавік і гангстэр;

З ім можна гнуць рабоў урог;
Пад гіканне і свісты
З ім паліцэйскія ў астрог
Вядуць антыфашиста;

З ім землі ўшчэнт спапелены
Пад яснай сінявою,
Ды з ім падпальшчыкам вайны
Заліць-бы свет крывёю.

Асіраціўшая дзяцей
Бяспраўных Віллі Макгі,
За акіян людскіх смярцей
Узнесла ўгору факел,

Каб багацеям, толькі ім,
Плыло ракой багацства —
У жаночым вобліку тваім
Злачынства й святатацтва.

Мо' там... Каля масіўных ног
Пясчынкаю малою

Яе сын змогся і знямог
Пад ношаю цяжкою.

І ўсё, што ў сэрцы, праста з дна,
Паўстала болем вострым —
Перадала сябрам яна,
Заакіянскім сёстрам.

Ім, што ратуюць барацьбой
Свет ад кровапраліцца,
Дзіця ўздымае над сабой:
— Яго абараніце!

І гримнуў зал: «Не быць вайне!»
Шугнула ў зале бурай.
Гнеў мацярынскі палымнені
Вачамі Ібаруры.

— За мір! За радасць для дзяцей!
За шчасце маладосці!..
І вось раптоўна між гасцей
Вайсковы ўзняўся хтосьці.

Адразу мацеры пагляд
Святле, заспакоен.
Дзіця на руках браў салдат,
Совецкі просты воін.

Надзею ў ім убачыў зал
І міру воблік яркі, —
Такім ён стаў на п'едэстал
У Берліне, у Трэптоў-Парку.

Такім запомніцца ў вяках
Па ўсёй зямлі народам
Баец з дзяўчынкай на руках,
Як светлы гімн Свабоды!

Пераклаў з рускай мовы
Антон БЯЛЕВІЧ

Прадстаўніцы краін народнай дэмакратыі, Кітай-скай Народнай Рэспублікі раскажуць пра новае, радаснае жыццё, пра звонкія песні, пра радасную ўсмешку маленьких грамадзян.

Дэлегаткі даведаюцца пра нашу краіну, дзе радасны дзіцячы смех чуецца ў школе, на беразе рэчкі і мора, у санаторыі і піонерскім лагеру, у дзіцячым садзе і яслях — усюды, дзе жывуць дзеці шчалівай совецкай краіны.

Совецкая краіна аддае дзецям усё, каб у іх было поўнае радасці дзяцінства.

Прадстаўніца нашай Беларускай рэспублікі паведаміць кангрэсу, што многія сіроты, бацькі якіх загінулі ў час мінулай вайны, выхоўваюцца ў 258 дзіцячых дамах. Радзіма паклапацілася аб тым, каб усе выхаванцы былі добра апрануты і накормлены, каб вучыліся, набывалі веды, любімую прафесію. Многія выхаванцы дзіцячых дамоў атрымліваюць вышэйшую адукацыю. Выхаванкі восьмага дзіцячага дома гор. Мінска Валя Кандрацьева — зараз студэнтка універсітэта імя Ламаносава ў Москве. Раія Дзяржына навучаецца ў Мінскім педінстытуце імя Гарнага, Зіна Шупеня — у Мінскай кансерваторыі.

Прадстаўніцы нашай краіны азнаёміць удзельніц кангрэса з тым, колькі сілы і працы паклалі совецкія людзі пры аднаўленні разбуранай вайной народнай гаспадаркі. Совецкія людзі не жадаюць ні слёз, ні гора, ні смерці працоўным Амерыкі і Англіі, Францыі і Захаднай Германіі, народам іншых краін. Мы жадаем усім шчасці і заклікаем за яго змагацца.

Жанчыны складаюць палову чалавецтва. У іх сэрцах гарыць нязгасны агонь вялікай любві да дзяцей — будучыні чалавецтва.

Кангрэс дапаможа жанчынам краін рознай соцыяльнай сістэмы яшчэ глыбей пазнаць самыя зацоенія мары. Кангрэс дапаможа яшчэ шчыльней абеднаць мільёны маці, якія стануть неперадольнай сілай на шляху падпальшчыкаў атамнай вайны.

Аб сілу і магутнасць маці, усіх добрасумленных людзей свету, усіх барацьбітоў за мір разаб'ющца мутныя хвалі агрэсіі.

У народаў свету ёсьць усе магчымасці адстаяць мір на зямлі. Лагер міру, дэмакратыі і соцыялізма — мацнейшы за лагер агрэсараў. Ён еднае 900 мільёнаў чалавек.

Кангрэс маці ў абарону дзяцей супроць вайны, за разбрэянне і дружбу паміж народамі з'явіцца вялікай сілай супроць тых, хто імкнецца развязаць новую вайну.

Усе людзі добрай волі еднаюць свае сілы, каб любоўна, як садоўнік аберагае ад марозу любімаз дрэўца, абараніць дзяцей ад вайны.

Няхай па ўсім свеце ляціць заклік удзельніц кангрэса да сумленных людзей — адстаяць мір! Толькі магутны рух пратэсту народаў здольны спыніць зарваўшыхся імперыялістаў, сарваць планы тых, хто жадае развязаць атамную вайну.

Жанчыны! Маці! Разам са сваімі мужамі, братамі адстаем мір!

МАГІЛЁЎСКІ шоўк

НА фізкультурным парадзе, на вясёлым святочным вечары, ды і ў будзённы дзень на вуліцы вы ўбачыце мноства людзей у адзенні з прыгожага і дабротнага шоўку. Не жук шоўкапрад — працавіты жыхар гарачага поўдня напраў з лісцяў тутавага дрэва гэтая ніткі, што пераліваюцца ўсімі колерамі вясёлкі, радуючы вока кожнага чалавека, і асабліва цешаць сэрца патрабавальнай модніцы. Яны атрыманы фабрычным спосабам. Людзі навукі дабіліся таго, што шоўк робіцца са звычайнай драўніны. Праўда, завецца гэты шоўк штучным, але па сваіх якасцях амаль не ўступае натуральнаму. Вось такі шоўк і вырабляеца на магілёўскай фабрыцы імя Куйбышэва.

Шырокая цяністая алея з таполяў і клёнаў прыводзіць да фабрычных варот. Летні ветрык гойдаеца на галінках, блытаеца ў валасах дзяўчат, якія ганяюцца за мячом па прасторнай спартыўнай пляцоўцы, запаўняючы наваколле звонкім смехам. І хто ні праходзіць каля пляцоўкі, абавязкова азірнецца і палюбуетца жыццерадаснай мітуснёю дзяўчат. А бабінажніца Мар'я Галайда спыніцца на хвіліну і ветліва памахае ім рукой.

Дзяўчаты — навучэнцы фабрычнай школы ФЗН — добра ведаюць гэтую стройную ў постасці жанчыну з поўным чырвонашчокім тварам. Яны бачылі яе партрэт на Дошцы гонару, сустракаліся з ёй у цэху. Прыпыніўшы вясёлую беганіну за мячом, яны вітаюць знатную бабінажніцу шматгалосным дружным хорам:

— Добры дзень, Мар'я Пахомаўна!

З фабрычнай школай ФЗН у Мар'і Галайда звязаны самыя цеплыя ўспаміны. Калясьці яна сама вучылася тут; на вялікім перапынку паміж урокамі выбягала на гэтую спартыўную пляцоўку, і мяч высока ўзлятаў у чыстае блакітнае неба.

Тады Мар'я бязмерна зайздросціла людзям, якія ішлі на фабрику: «Шчаслівія, працуяць, прыносяць карысць, а тут колькі яшчэ патрэбна чакаць да заканчэння вучобы».

Але, нарэшце, прыйшоў дзень выпускса. Прыйшоў у кветках, у громе духавога аркестра, у гарачых словаў прывітальных прамоў. На ўсё жыщё запомнілася яркая чырвань літараў транспаранта:

— З добрым прыбыццём, таварышы выпускнікі!

Фабрика радасна сустракала маладое рабочае папаўненне.

Мар'я стала за бабінажную машину. Срабрыстымі змейкамі збягали з кулічоў, напрадзеных у прадзільным цэху, тонкія ніці і, праходзячы праз шматлікія дэталі, намотваліся на шпулі.

Дзяўчына была добра знаёма з бабінажной машинай. Яе вывучаць ў школе ФЗН, разбіралі па вінціках. Убачыўшы, што некаторыя работніцы абслугоўваюць дзве секцыі машын, Мар'я таксама папрасіла:

— Дайце і мне дзве секцыі.

Начальнік цэха Уладзімір Львович Замскі спытаў:

— А ўпэўнены, што ўправіцеся? На дзве секцыі звычайна пракаходзяць самыя спактыканаваныя

работніцы, якія не месяц і не два працуяць у цэху.

Але Уладзімір Львович любіў смеласць, натхненне, ініцыятыву ў вытворчасці і згадзіўся на просьбу маладой работніцы.

Мар'я пачала абслугоўваць дзве секцыі... і ў першы ж дзень разгубілася. У школе ФЗН даводзілася мець справу з адным, двумя, у крайнім выпадку з трьма верацёнамі. Не было ніякай нормы выпрацоўкі. А тут — уочтыца з сышткам у руках і цэлая сэрыя імклівых, няўмольных у сваім руху верацён. Не паспееш зняць адну наматаную шпулю і замяніць яе, як ужо наматалася другая, а на трэцім верацяне скончыўся куліч. Прайшло поўзмены, а ў сыштку ўочтыцы не была зафіксавана і палова нормы.

Мар'я бегала ад аднаго верацяна да другога, ад хвалявання рабіла шмат лішніх рухаў, і таму спраўа ішла ўсё больш бязладна. «Якож гэта так? Калі прыходзілі ў цэх з інструктарам школы ФЗН, працэс перамоткі здаваўся такім ясным, простым і зразумелым.

Думалася, што і на трох секцыях можна справіцца».

Змрочнай ішла ў тэты дзень Мар'я са змены. Адмовілася нават ад запрашэння сваёй сяброўкі Лідзіі Шах паглядзець новы кінофільм у фабрычным клубе. Цяжар няўдачы каменем ляжаў на сэрцы. Няўжо пераацаніла свае сілы і веды?

Дома яна старанна праанализавала сваю работу за змену. На вялікім аркушы паперы начарціла схему размяшчэння верацён, абдумала паслядоўнасць працэсаў, прыгадала ўсе свае хібы і памылкі.

Мар'я пачала прыходзіць у цэх за гадзіну да пачатку змены. Уважліва прыглядзялася да работы лепшых бабінажніц. Паступова пачала разумець крыніцы сваіх памылак. А старэйшая работніцы падбадзёрвалі:

— Было, што і ў нас не ладзілася. Галоўнае, працуй спакойна, упэўнена, рытмічна. Умей правільна выкарыстаць кожную секунду. У гэтых сакрэтах поспехаў бабінажніцы.

Ад шчырых таварыскіх



Кантралёр аддзела тэхнічнага кантролю фабрыкі, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР С. Г. Кавалёва правярае якасць шоўку.

Фото Н. Сідарава

парад цяплей рабілася на сэрцы дзяўчыны. Яна ўпэўнена становілася на сваё рабочае месца. Верадённы ў яе секцыях прастойвалі ўсё менш і менш. А праз якія два тыдні Мар'ю лічылі ўжо нядрэннай бабінажніцай. Па яе прыкладу перайшла праца вузла на дзве секцыі Лідзія Шах. Хутка выйшлі ў рады перадавых і многія іншыя сяброўкі Мар'і па школе.

Але творчы непакой не пакідаў Мар'ю Галайда. Якасьць шоўку залежала ад такой простай аперацыі, як завязванне вузла на шпулі. Пры транспартыроўцы шпуль у сартыровачны цех вузлы развязваліся, ніткі абвісалі, павялічваючы адыходы. Гэты вузел не даваў спакою Мар'і. «Як-же яго рабіць, каб ён быў трывалы і надзеіны?» — думала яна.

Соцыялістычная вытворчасць тым і моцная, што творчыя пошуки ў ёй нэ з'яўляюцца здабыткам адзіночак. Бабінажніцы ў іншых брыгадах і зменах, вышукваючы па прыкладу Мар'і Галайда больш рацыяналныя прыёмы працы, задумваліся і над «проблемай» вузла. У той час, калі Мар'я займалася напруженымі пошукамі, па цэху разнеслася вестка, што дагэтуль зусім непрыкметная маладая работніца Уладзія Аношка ўжыла падвойны вузел завязвання ніткі. Гэты вузел поўнасцю гарантаваў ад развязвання ніткі на далейших этапах апрацоўкі шоўку, змяншаў колькасць адыходаў, паляпшаў якасць прадукцыі.

Як ні крыўдна было Мар'і, што яе пошуки не далі выніку, яна падышла да Уладзі і горача паціснула ёй руку:

— Ад усяго сэрца віншую! Калі дазволіш, прыйду да цябе павучыцца.

Як жыватворны май распускае маладыя лісточки на дрэве, так і натхнёная праца раскрывае творчыя здольнасці людзей, пракладае шляхі да новага, перадавога. З прапановай новых, найбольш прагрэсіўных прыёмаў працы выступілі бабінажніцы Алена Іванова, Лідзія Шах, Ніна Зямцова. Ручайнікі творчай ініцыятывы зліваліся ў шырокі паток наватарства. Гэта дало магчымасць паскорыць рух верадёнен да 20 абаротаў у мінуну і выпускаць звыш задання сотні кілограмаў шоўку ў змену. А Мар'я Галайда, якая ў сваім поспеху бачыла поспех усяго колектыву, нават не падумала, што яна сама з'явілася ініцыятарам магутнага руху наватараў.

А хвала творчасці захоплівала іншыя цэхі.

Калі на фабрыцы складалі тэмнік рацыяналізацыі, то абмінулі сартыровачны цех.

— Што ў іх рацыяналізаўцаў? Асаблівых механізмаў там німа.



Рабочыя Magілёўскай шоўкавай фабрыкі імя Куйбышэва за апошнія гады атрымалі каля 40000 квадратных метраў жылой плошчы. На здымку: новыя дамы для рабочых фабрыкі імя Куйбышэва па Піонерскай вуліцы.

Фото Ч. Мезіна
(Фотахроніка БелТА)

Сталы, цялежкі — вось і ўсё абсталіванне. Ды і працуець адны жанчыны. Добра працуець, благога слова нэ скажаш. Але што гэта за рацыяналізаторы, калі яны ніякага інструменту ў рукі не браў, ніякіх чарцяжоў у очы не бачылі.

І сапраўды, калі приходзіш сюды з бабінажнага цэха з яго няспынным гулам перамотачных машын, дзе трэба ледзь не кричаць, каб цябе пачулі, то здаецца, што трапіў у ціхую лабараторию. Тут пануе мяккі поўзмрок. Людзі гавораць шептам. Сартыроўшчыцы схіліліся над рабочымі сталамі, асветленымі яркімі промнямі лямп. Лямпы заценены чорнымі абажурамі, каб святло трапляла толькі на шоўк. Сартыроўшчыцы ўважліва аглядаюць шпулі, вызначаючы гатунковасць шоўку. Работа тонкая, адказная, складаная. Памылішся, не разгледзіш вытворчага дэфекту — вось і рэкламація ад тэкстыльнай фабрыкі, сорам цэху, непрыемнасць усяму прадпрыемству.

Каштоўная думка часам прыходзіць зусім нечакана. У сартыровачным цэху шоўк перавозілі на цялежках, да якіх былі прымачаваны штыры для шпуль. Каб запоўніць верхні рад, трэба было з кожнай шпуляй прыўзнімацца з месца. А калі запаўняўся адзін бок цялежкі, трэба было перавярнуць яе незапоўненым бокам да рабочага стала. На гэта работніца траціла некалькі хвілін.

Аднойчы сартыроўшчыца Галіна Тамкевіч зайшла ў аптэку атрымаць заказанае лякарства. Яна падала квіток у агенца. Аптэкарша, не ўзнімаючыся з месца, павярнула стэнд з палічкамі, на

якіх былі расстаўлены розныя бутэлечкі і слоічкі, і адразу знайшла патрэбнае лякарства. Галіна падумала: «А што, калі ў цялежцы зрабіць такія-ж стэнды са штырамі, тады можна было-б навешваць шпулі, не ўзімаючыся з крэслам».

На другі дзень яна нерашуча падышла да Ліі Уладзіміраўны — начальніка цэха, баючыся, што яе няхітрую прапанову палічаць за жарт.

— А ведаеце, — сказала тая, уважліва выслушавшы работніцу, — здаецца, што вы трапілі на шчаслівую думку.

Яны прасядзелі над разлікамі да познай ночы.

У вытворча-тэхнічным аддзеле фабрыкі распрацавалі канструкцыю волытнай цялежкі, і яна бліскучая апраўдала сябе на вытворчасці. Гэтай цялежкай зацікаўліліся спецыялісты, прыехаўшы з Масквы. Неўзабаве яе ўкаранілі на ўсіх прадпрыемствах штучнага шоўку краіны.

... У фабрычным клубе праводзіўся чарговы «Дзень наватара вытворчасці». З дакладамі аб новых прыёмах працы выступала бытая беспрытульная, выхаванка дзіцячага дома, зараз знатная работніца фабрыкі, наватар Мар'я Галайда. З клуба вярталася ўзбуджаная, усхваляваная, акружаная гаманлівым натоўпам сябровак па працы.

Ад дрэў вее прыемным халадком. Усім радасна ў гэты цудоўны вечар, напоены духмянасцю кветак, а з вуснаў так і просіцца песня — бадзёрая, жыццерадасная, комсамольская.

Янка ТАРАСАУ

ТАЛЕНАВІТЫ МАЙСТАР СЛОВА

Віднейшаму беларускаму паэту Петрусу Броўку споўнілася пяцьдзесят год. Трыццаць з іх ён працуе ў беларускай совецкай літаратуре, прымнажае яе паэтычныя здабыткі. За гэты час ім напісана многа выдатных твораў, вершаў і паэм, якія ўвайшли ў духоўную скарбніцу народа і прынеслі аўтару шырокую вядомасць на Беларусі і далёка за яе межамі.

Звычайна, калі мы называем імя пісьменніка, то ў нашай памяці ўстаюць яго герой, кнігі, вядомыя з



П. У. БРОУКА

даўніх часоў, а калі гэта паэт-лірык, то ўспамінаюць яго лепшыя вершы, образ лірычнага героя, што стаіць за імі.

Хто з нашых чытачоў не ведае простую праўдзівую гісторыю жыцця працоўнай беларускай жанчыны, расказаную паэтам у яго паэме «Кацярына»? Хто з нас не задумваўся глыбока над лёсам сваёй роднай краіны, чытаючи паэму Петруса Броўкі «Беларусь»?! Хто не захапляўся адвагай і геральдам нашых воінаў, чытаючи яго мужнюю і велічную «Паэму пра Смалячкова». А колькі сапраўднай паэзіі, любві да жыцця, да чалавека, веры ў яго маральныя і працоўныя вартасці ў паэмах «Ясны кут» і «Хлеб»!

Надоўга застаюцца ў памяці вершы П. Броўкі «Кастусь Каліноўскі», «Надзя-Надзея», «Рана», «Брат і сястра», «Мінск», «Народнае дзякую», «Думы пра Москву», бо яны з'яўляюцца адбіткам жыцця народа, часткай біографіі краіны, у іх выказаны думкі і пачуцці кожнага з нас, совецкіх людзей.

Нарадзіўся Пятрусь Броўка 25 чэрвеня 1905 г. на поўначы Беларусі, у вёсцы Пуцілкавічы Ушацкага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і селяніна-бедняка.

Суровым было маленства будучага паэта. Ранняя самастойная праца, служба ў вясковых багацеяў, нястачы — усё гэта выхоўвала і загартоўвала яго характар, было яго жыццёвай школай.

Кастрычніцкая рэвалюцыя адкрыла перад юнакам, як і перад тысячамі дзяцей рабочых і сялян, шлях да адукцыі, да самастойнай духоўнай творчасці.

Комсамольскі важак, адзін з арганізатораў сельскай комсамольскай ячэйкі, старшыня сельсовета, селькор, а затым адказны сакратар рэдакцыі газеты «Чырвонае Полаччына» — вось тыя ступенікі, праходзячы праз якія, будучы паэт набывае жыццёвыя вопыты, накаплівае ўражанні і назіранні для сваёй літаратурнай працы.

Друкуеца Пятрусь Броўка з 1926 года. Неўзабаве пачалі выходзіць яго першая паэтычныя зборнікі: «Цэхавыя будні», «Гады, як штурм», паяўляеца паэма «Прамова фактамі».

Радаснае ўспрыніцце совецкай рэчаіснасці, усладженне жыцця і маладосці было характэрна для першых лірычных вершаў паэта. Ён многа робіць для больш шырокай пастаноўкі і распрацоўкі ў беларускай совецкай літаратуре тэмы горада, тэмы індустрыяльной працы. Пятрусь Броўка выязджает ў трыццатых гадах на фабрыкі, на заводы, каб добра вывучыць жыццё рабочага калектыву, лепшых людзей вытворчасці і напісаць аб іх творы.

Паэта вабіць і гістарычнае тэматыка. Ён вывучае матэрыялы Самарскай кавалерыйскай дывізіі і піша паэму «Праз горы і стэп». На канкрэтных жыццёвых фактах аўтар паказвае ў другой сваёй паэме «1914 г.» сапраўдную сутнасць імперыялістичнай вайны, прыход яе герояў да ідэі адмаўлення імперыялістичных войн.

Многія паэмы П. Броўкі напісаны паводле біяграфічнага прынцыпу. Паэт расказвае пра жыццё свайго асноўнага героя проста, без усякіх перастановак і незвычайных прыгод. Так будуеца яго паэма «Кацярына» і «Паэма пра Смалячкова», а затым, у пасляваенны час, паэма «Добры друг».

Асноўнае ў паэме «Кацярына» — гэта духоўны рост беларускай жанчыны-сялянкі. Спачатку расказана пра цяжкую долю батрачкі ў мінулым, а потым, як яна пры совецкай уладзе робіцца свободным, поўнапраўным чалавекам, гаспадаром свайго лёсу, грамадскім дзеячом. Гэта — праўдзівае паэтычнае апавяданне аб тысячах і мільёнах працоўных жанчын, узнятых совецкай уладай да чалавечага жыцця, да актыўнай грамадскай і дзяржаўнай дзейнасці.

У час Вялікай Айчыннай вайны П. Броўка напісаў многа выдатных твораў аб геральдизме і мужнасці нашага народа ў барацьбе за гонар і незалежнасць сваёй Радзімы. Ён паказаў і пакуты паланянак, узятых у фашысцкую няволю, і тугу іх па бацькаўшчыне.

У цяжкія гады вайны адным з першых у беларускай літаратуре П. Броўка загаварыў аб пасляваенным аднаўленні, аб перамозе над лютым ворагам.

У паэме «Беларусь» паэт пісаў:

Зямля Беларусі! Тваімі шляхамі
Мы рэйкі праложым, збудуем масты,
Равы зараўнем, засыплем плугамі,
Сялібы абсадзім густымі садамі,
На кожнай галіне расправім лісты.

Дзесяць год прайшло з часу вайны. Беларусь залячыла свае крывавыя раны. Расквітнела сталіца Беларусі — родны Мінск, аб якім з такай любоўю пісаў П. Броўка ў час вайны.

Многа новых паэм і вершаў створана паэтам у пасляваенны перыяд. І ва ўсім, што зроблена ў нас, у рэспубліцы, ва ўсім, што мы цяпер бачым і што так моцна любім, ёсць доля працы наших паэтаў, майстроў мастацкага слова.

Баявая, патрыятычная, напоўненая глыбокім зместам і пачуццем паэзіі Петруса Броўкі дапамагае працаваць, будаваць, жыць і кахаць. Яна нясе ідэі міру і дружбы паміж народамі.

М. БАРСТОК



Пятрусь БРОЎКА
МОЙ ГОРАД

Нямала гасцей наядзкае да нас.
Бываюць —
Здалёку і зблізу, —
Пабачаць заводы, агледзяць калгас,
Гуляюць па вуліцах Мінска.
Ім помніцца, як бушавала вайна,
Чутна была наша краіна.
Дазнацца жадаюць:
— А што за яна?.. —
Індусы, французы і фіны.


Аб ёй-жа хадзіла нямала размоў,
Дзе-ж волаты храбрыя тыя?
Тут сонечных, звонкіх
Нямала дамоў,
А ціхія людзі такія.

Так, мы патрыёты такога жыцця,
Хачу-ж, каб герояў спазналі, —
Рука,
Што так песціць ласкова дзіця,
Бывае мацнейшай ад сталі.

А горад мой светлы. І пэўне з того,
Чым далей,
Тым болей ён ззяе,
Што светла сумленне народа майго,
Што лёс яго светлы чакае.

Трэцяга ліпеня 1955 года споўнілася адзінаццаць год з дня вызвалення ад фашысц-
ка-німецкіх акупантаў сталіцы Беларускай рэспублікі горада Мінска. За гэты па-
райональна кароткі тэрмін горад адноўлены і з кожным годам прыгажэ. На
здымках: жылыя дамы на Круглай плошчы (уверсе); новыя дамы і сквер на
вуліцы Ленінскай.

Фото П. Нікіціна



Законамернасць



Соф'я Казак

Але даволі гэтых сумных успамінаў! Зараз, калі маё бязрадаснае дзяцінства здаецца толькі цяжкім сном, калі я стаю на парозе новага жыцця і рыхтуюся да стваральнай працы, не хochaцца думаць ні аб чым змрочным.

Я — дачка селяніна-бэдняка з глухой вёскі Батарэя Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці, яшчэ нядайна басаногая дзяўчынка, якой давялося-б увесь век у батрачках мучыцца, — буду працеваць выкладчыкам сярэдняй школы. У маіх руках — дыплом аб заканчэнні Брэсцкага педагогічнага інстытута імя А. С. Пушкіна. І гэта не цуд, а законамернасць. Законамернасць совецкай Радзімы.

Такіх беларускіх дзяўчат — тысячи. Мае аднагодкі могуць расказаць, як яны вучыліся ў пачатковых школах на чужой мове, як санацыйныя настаўнікі здзекаваліся і настміхаліся над імі за выпадкова скажанае беларускае слова. Але ў кожнай радасна загараюцца вочы, калі пачынаецца гаворка аб 1939 годзе, які прынёс доўгачаканае вызваленне заходнім абласцям Беларусі. Дзяўчаты пачалі вучыцца пановаму, перад імі адкрыліся шырокія гарызонты. Яны прагна, як губка вільгаць, убіралі ў сябе веды. І хоць фашысцкія захопнікі, часова акупіраваўшы Беларусь, палілі і знішчалі нашы падручнікі, мы здолелі захаваць іх і ўпарты вучыліся, цвёрда верачы, што экзамены будзем здаваць у совецкай школе.

Але ўсё ўжо ззаду: і Міжлеская сямігадовая школа, і Бярозаўская дзесяцігодка, і факультэт прыродазнаўства педінстытута. Заўтра пачынаю самастойнае працоўнае жыццё. Атрымала прызначэнне ў свой раён — у Равяціцкую сярэднюю школу. Буду выкладаць хімію і біялогію ў 5—10 класах.

А якое гэта шчасце — вучыць нашых дзяцей любімай справе! Хімія і біялогія адкрываюць неабменжаваныя магчымасці для развіцця сельскай гаспадаркі. Буду выхоўваць у школьнікаў не толькі любоў да зямлі, я іх навучу правільна апрацоўваць яе.

... Нядайна ў сваёй вёсцы я пабачылася з роднымі. Мой бацька, Дзмітрый Сцяпанавіч, — калгасны паштальён. Ён з гонарам адзываецца аб сваёй пачэснай прафесіі. А наш калгас называецца «Новы шлях». Гэтая назва гаворыць аб новым, лэнінскім шляху, на які яшчэ так нядайна стала забітае і прыгнечанае заходнебеларускае сялянства. Усімі сіламі яно будзе абараняць гэты шлях ад замахаў заакіянскіх агрэсараў і з яго не сыйдзе ніколі.

Соф'я КАЗАК

Нас чакае новая дарога

З ДАЕЦЦА, зусім нядайна паступала я ва ўніверсітэт, марыла: «Буду студэнткай...»

І як непрыкметна, як хутка праляцелі пяць год вучобы! Сёння ўжо не верыцца, што студэнтва — гэта непаўторная старонка твойго юнацтва — засталася ззаду... Зданы дзяржаўныя экзамены, абаронены дыплом — наперадзе дарога ў самастойнае жыццё...

Хімію любіла я яшчэ ў школе. Праўда, настаўнікі мае прадказвалі мне філалагічны факультэт, але мяне больш вабілі дакладныя науки. І таму адразу ж пасля атрымання атэстата сталасці, не хістаючыся і не раздумваючы, я падала дакументы на хімфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Леніна.

Свайму выбару я радуюся і зараз.

З першых дзён заняткі ва ўніверсітэце пачалі прыносіць мне многа новага, цікавага, незвычайнага. З трэцяга курса пачала я займацца ў гуртку СНТ (студэнтскае наукоўскае таварыства). Гэта яшчэ больш расшырала веды, круга гляд, выпрацоўвала наукоўскія навыкі да наукоўска-даследчай работы. За наукоўскую работу ў гэтым таварыстве я маю грамату Міністэрства вышэйшай асветы СССР.

Увесь час прымаля актыўны ўдзел у факультэтскай настенай газеце. Востры, вясёлы быў наш «Совецкі хімік», і работа ў рэдкалегіі ўспамінаецца мне з прыемнасцю.

Наогул зараз усё, што звязана з універсітэтам, здаецца такім дарагім, блізкім, незабыўным. І гэта адчуваємо усе мы, выпускнікі. Апошні год няк яшчэ мацней зблізіў, зрадніў усіх нас.


Вельмі шкада развітвацца з сябрамі. Большасць нашых выпускнікоў будзе працеваць выкладчыкамі. У Гродзенскую вобласць, у школу, едзе Галя Еліна. Ніна Краўцова атрымала прызначэнне ў школу на ст. Узда. На Полаччыну едзе Раія Антонава-Уладылен Калер застаецца пры Акадэміі наукаў, у інстытуце фізікі. Мяне кафедра рэкамендавала ў аспірантуру пры Інстытуце хіміі АН БССР.

... Радасць заканчэння вучобы азмрочваеца толькі хуткім развітаннем з сябрамі. Пяць год вучобы праляцелі так хутка, што здаецца ўсе мы ніколі не перамяніліся, засталіся такімі, як і былі. Хоць у многіх з нашых аднакурснікаў гадуюцца ўжо уласныя «хімікі» (а можа яны выберуть сабе іншыя прафесіі), усё-ж усе мы застаемся ранейшым вясёлым шумлівым гуртам.

... Вось-вось адсвяткуем свой апошні развітальны студэнцкі вечар — і пойдзем кожны па самастойнай дарозе.

Наперадзе чакаюць нас новыя справы, цікавая работа і зноў вучоба. Вэрым і абыае Радзіме, што клопаты аб нас апраўдаем.

Людміла ФУРСАЕВА



Людміла Фурсаева



Выпускнікі Віцебскага медыцынскага інстытута комсамольцы
Анатоль і Таіса Феўралёвы.

Верым у поспех працы

МУСІЦЬ, у выпускнікоў усіх інстытутаў адчуванне зараз адноўлявае: шкада развітваца з сябрамі, з лекцыямі, з інтэрнатам. І ў той-ж час кожнага з нас хвалюе і радуе самастойная праца, новыя пошуки, вучоба ў самога жыцця.

Дагэтуль мы вучыліся ў лабараторыях, у клініках пад кіраўніцтвам нашых старэйшых сяброў, нашых выкладчыкаў і спактыкаваных урачоў. Зараз кожны з нас павінен будзе кіравацца самастойна тымі ведамі, якія набыў у інстытуце за шэсць год вучобы. Перад намі, совецкімі ўрачамі, стаіць асабліва адказная і пачэсная задача: аберагаць здароўе працоўных нашай Радзімы. Усё для чалавека — гэты лозунг совецкай рэчаіснасці мы, урачы, як ніхто, павінны цвёрда памятаць і кіравацца ім у нашай паўсядзённай практыцы.

Вялікая група выпускнікоў — а зараз ужо маладых спецыялістаў-урачоў нашага інстытута — едзе ў гэтым годзе працаўца на сельскія ўрачэбныя участкі. Там, мы спадзяємся, нашы веды спатрэбяцца асабліва, там мы здолеем прынесці куды большую карысць, чым тады, калі-б засталіся ў горадзе. Многія з выпускнікоў едуць працаўца урачамі ў родныя мясціны. М. Крысікава едзе ў Горацкі раён Магілёўскай вобласці, у сваё роднае сяло Любіж, дзе ў калгасе працуюць яе бацькі. Н. Падольскі таксама атрымаў накіраванне ў свой Бялыніцкі раён. О. Закрэўская едзе ў Лоеўскі раён Гомельскай вобласці.

Некаторыя з нашых студэнтаў пажаніліся ў інстытуце і зараз накіроўваюцца на работу ўжо «сем'ямі».

Так і ў нас атрымалася: у Астровінскую бальніцу Бешанковіцкага раёна мы прыедзем — няхай і два чалавекі — сваёй ужо, у інстытуце «арганізаванай» сям'ёй.

Верым у поспех сваёй працы і працы сваіх сябров — выпускнікоў нашага інстытута.

Анатоль і Таіса ФЕЎРАЛЕВЫ.

Віцебск.

Дзяўчыне нясу я пралескі...

Мікола АРОЧКА

У неба пралескі зірнулі. Кукуе на ўзлеску зязюля.	Са змены іду я узлескам, Дзяўчыне нясу я пралескі.
А воддаль ад Шчары, за трактам, Пыхціць на папары мой трактар.	I шчасця зязюля мне ззычыць, Гады мае лічыць I лічыць.

Сасна

Ул. НЯДЗВЕДСКІ

Сасна ў задуменні,
Сасна, нібы ў сне,
І сонца прамені
Гараць на сасне.

І вецер зімовы,
Што голле ірваў,
Што хусткай пуховай
Яе укрываў...

Чаго-ж уздыхае
Вяршыня сасны,
Калі пралятае
Тут вецер лясны!

А можа ёй сніца
Той вецер другі,
Што гладзіў ігліцы
Крылом дарагім,

Чаго?.. Мо' сасна
Вельмі рада яму,
Ці можа у снах
Яна бачыць зіму.

Што ў часе вясны
Бударажыў прасцяг
І толькі ў сасны
Заціхаў на грудзях...

ЗА РЭЧАНЬКАЙ


Ніл ГІЛЕВІЧ

За рэчанькай бруістаю
Не гай шуміць ліствой,
За чыстаю, срабрыстаю —
Вясёлы голас твой.

З сяброўкамі прыгожымі
Ты ў лузе цэлы дзень
Пахучыя, мурожныя
Пракосы ў стог кладзеш.

Здалёк, здалёк даносіца,—
Мне чуцен ён ледзь-ледзь,—
І сэрца так і просіца
За рэчку паляцець.

Каб голас твой, дзяўчыначка,
Паслушаць у цішы,
У полі на хвіліначку
Матор я заглушыў...



На рацэ Свіслачы ў Мінску.

Фото І. Замыцката

9

Мікалаеўна

Не дачакаўшыся папутнай ма-
шыны, прабіраемся гародамі на
ўскраіну мястэчка Брагін. Ідзем
вузкай вулачкай, абсаджанай та-
полямі, вішнямі, клёнамі.

— Адсюль да Глухавічаў зусім
блізка. Рукою падаць, — гаво-
рыць наш спадарожнік, белагало-
вы юнак са звязкаю кніг пад па-
хай.

Непрыкметна ён мяніе размо-
ву і з нястоенай радасцю хваліцца:

— Паступаю ў інстытут... У
райкоме комсамола быў — раяць
рыхтавацца, бо вялікі наплыў...
Але я здам!

— Вы з Глухавічаў?

— Не... Але калі каго трэба —
усіх ведаю!

— Мне ў калгас...

— Да Ганны Мікалаеўны Жу-
раў — старшыні калгаса імя Ка-
лініна? Яе тут усе прости Міка-
лаеўнай завуць...

Вулочка скончылася, і пясча-
ная дарога вывела да рэчкі. Узы-
ходзім на масток і, быццам дамо-
віўшыся, спыняемся, любуючыся
краявідам. На фоне блакітнага
неба вырысоўваюцца магутныя
кроны векавых дубоў і асакораў.
Дамоў амаль не відаць. Яны
утапаюць у садах, паказваючы
толькі свае пакацістыя дахі.

Юнак ідзе яшчэ некалькі мет-
раў побач, а затым, ускінуўшы
кнігі на плячу, зварочвае на
сцежку ўлева.

— Так прости і ідзіце! — кры-
чиць ён, азіраючыся. — Убачыце
каменны дом! Ды тут дробязь за-
сталася...

Але да гэтай «дробязі» ідзем
не менш поўгадзіны. Простая, ні-
бы струна, вуліца, здаецца, не
мае канца: усё дамы і дамы... На
вуліцы — ніводнага дарослага.
Насустрач ідуць дзяўчынкі-пад-
леткі з малымі на руках ды хлоп-
чыкі гоняць парасяты з выпасу...

Вось, нарэшце, і каменны дом.
У памяшканні цішыня. За дзвяры-
ма зредку стукаюць касцяшкі: там
калгасная бухгалтэрыя. Налева —
кабінет старшыні. Насцеж адчы-
нены дзвёры. На падлозе, як па-
пала, стаяць пакункі, якія нагад-
ваюць дарожныя чамаданы. Ві-
даць, іх нядаўна занеслі сюды.

— Прабачце за непарарадак! —
гаворыць стары, стараючыся ссу-
нудзь пакункі ў куток. — Кіно з
Масквы прыслалі. Прэмія, зна-
чыць, ад сельскагаспадарчай вы-
стаўкі выйшла... А вы да Міка-

лаеўны? — цікавіцца ён і, нібы
спачуваючы, дадае: — Пяцьдзе-
сят восем гадоў жанчыне, а і га-
дзіны на месцы не пасядзіць.
Усё ёй дагледзець, праверыць
трэба... Вось і дабегалася...

— А што здарылася?

— Так, нічога... Па праўдзе
сказаць, хварэ Мікалаеўна...

Чудзь гэта было непрыемна.
Як-жя быць?

— А вы на кватэру сходзіце,
калі што тэрміновае. Тут недалё-
ка, — раіць стары. — Чалавек
яна прости — не выганіць.

Нечакана ў дзвярах паказалася
пажылая, цёпла апранутая, нягле-
дзячы на гарачыню, жанчына. Сі-
някі пад вачыма сведчылі аб tym,
што хвароба да яе прывязалася
моцна.

— Вось яна, лёгкая на ўспа-
мін! — выгукнуў стары. — Дык
значыць, паднялася, Мікалаеўна?

— Паднялася, Пятровіч. Як
тут улежыш, калі ў полі самы
разгар.

— Вядомая справа, але ўсё-
такі, калі, скажам, хвароба, дык
ты тут ні прычым, Мікалаеўна, —
заключае стары.

Але яна ўжо не слухае дзеда.
Зазірнула ў бухгалтэрыю, пагава-
рыла з аграномам і папярэдзіла,
што ідзе на малочна-таварную
ферму.

Па дарозе Ганна Мікалаеўна
расказала нам, што яшчэ зімой
калгаснікі задумалі перарабіць
столь уaborах, на стайні, у сві-
нarnіку, аўчарні. Столъ была
ўсюды часовая, з жэрдак, на якія
накладвалася салома. З паловы
зімы салому разбріралі на падсціл-
ку, і ў хлявах рабілася холадна.
Пытанне аб уцяпленні памяшкан-
няў для жывёлы не раз аблікоў-
валася на партыйным сходзе, у
праўленні калгаса. Але калгаснікі
доўга не маглі знайсці такога ма-
тэрыялу, які замяніў бы салому,
каб можна было зрабіць столі не
часовыя, а пастаянныя.

Аднойчы да старшыні зайшоў
калгаснік Іван Мельнічэнка.

— Слухаў я тваю размову,
Мікалаеўна, наконт таго, што мы
дрэнна выкарыстоўваем мясцовыя
рэсурсы. І ведаеш, што хачу пра-
панаваць? Замажам столі глінай.
Гліны-ж у нас колькі хочаш...

— Гэта правільна, — падтры-
мала Мікалаеўна. — Але дзе ле-
су возьмем?

— А калі лазой запляцем?
Каб зацікавіць людзей, праў-

ленне вырашыла за кожны квад-
ратны метр столі налічваць адзін
працадзень. Мельнічэнка падабраў
группу калгаснікаў, у якую ўвай-
шлі Ільяноч, Малочка, Чарняк.
Вясной, калі балоты яшчэ не
адтаялі, яны нарыхтавалі лазу,
а з надыхадам цяпла аплялі столі
і ўзяліся аблікоўваць.

Сёння Ганна Мікалаеўна з'яві-
лася на ферму, каб асабіста пера-
канацца, ці добра зроблены столі,
і прыняць памяшканне.

— І як мы раней не маглі да-
гэтага дадумацца? Добра-ж, моц-
на, танна!

Недахоп будматэрэялаў навёў
калгаснікаў на думку — арганіза-
ваць выраб саману.

З асаблівым запалам узяліся за
работу мясцовыя саманарабы пас-
ля вядомага выступлення Нікіты
Сергеевіча Хрушчова на нарадзе
будаўнікоў. Таварыш Хрушчоў
гаварыў тады аб неабходнасці шы-
рока разгарнуць выраб саману
у калгасах. Прайшло нямнога
часу, і ў калгасе імя Калініна
пабудавана ўжо некалькі памяш-
канняў з гэтага выдатнага матэ-
рыялу.

... Вечарэла. Ганна Мікалаеўна
павольна ішла паміж зялёных
квадратоў кукурузы, прыгледала-
ся да якасці праполкі. Усяго дні
тры — чатыры не была тут, а ку-
курузы не пазнаць. «Вось табе і
поўднёвая госця! Няпраўда, яшчэ
якія пачаткі будуць!» — думала
яна.

— Добры дзень, Мікалаеўна!
З папраўкай!

Ганна Мікалаеўна азірнулася і
убачыла дзяўчат, якія вярталіся
з поля.

— Дзякую, родненъкі!
Дзяўчаты абступілі старшыню.
Яны засумавалі па ёй, як па род-
най маці. І вось — поруч ідуць па
садзе. Вакол стаяць, не зварухнуц-
ца развесістыя яблыні, стройныя
груши. Садавіна наліваецца мя-
довым сокам.

На алеі затарахцеў матацыкл.
Заўважыўшы старшыню, матацык-
ліст спыніўся, саскочыў з сядла.
Ён без шапкі, на галаве капа цём-
ных, злёгку кучаравых валасоў.

— Дазвольце далажыць!
Ганна Мікалаеўна добра ведае
свайго намесніка, былога старшы-
ну Совецкай Арміі, комуніста
Паўлючэнку. Не так даўно ён дэ-
мабілізаваўся, і ў яго размове, у
рухах адчуваецца добры служака.
Для яго не існуе слоў «не магу».

«не ведаю». Ён бярэцца за самыя складаныя пытанні калгаснага жыцця і па-дзелавому іх вырашае. Вось і зараз Паўлючэнка коратка паведамляе, што матэрыялы для рамонту гумна атрыманы. Твар старшыні святле: нарэшце, гумно будзе адрамантавана!

Дзмітрый Паўлючэнка — выхавальнік старой комуністкі Жураў. Ды ці ён адзін такі на сяле? Калгасны аграном Дземідзенка тро гады назад быў непрыкметным хлопцам. Ганна Мікалаеўна, былая настаўніца, заўважыўшы ў ім імкненне да заняткаў, любоў да сельскай гаспадаркі, прапанавала:

— Ты здольны, працавіты. Та-бе трэба вучыцца. Хочаш — пашлем у сельскагаспадарчую школу?

Хлопец узрадаваўся прапанове і з натхненнем узяўся за вучобу. Праз тро гады вярнуўся ў роднае сяло з дыпломам у кішэні.

Нядоўна ў калгасе адбыўся партыйны сход. Малады аграном да-кладваў аб сваёй работе, аб новых задачах, якія паўстаюць перад калгаснікамі. Ганна Мікалаеўна ўважліва слухала свайго выхаванца і з прыемнасцю адзначала ў думках, што маладзь даганяе і пераастае старых.

Вось узяў слова малады спецыяліст па садоўніцтву, член партыі Васіленка. У свой час і яго, як і многіх у сяле, Ганна Мікалаеўна зацікаўляла вучобай, паслала ў школу садоўніцтва. Калгас даве-рыў маладому спецыялісту велі-зарны сад, і Васіленка ўжо дака-заў, што можа ўзорна працаваць. У мінулым годзе прыбытак ад садоўніцтва склаў 285 тысяч руб-лёў. Такога прыбытку калгас яшчэ не ведаў. Але Васіленка заяўляе, што сёлета сад дасць не менш поўмільёна...

Уважліва, па-партыйнаму пры-глядзеца комуністка Жураў да сельскай моладзі, смела вылучае яе на адказныя калгасныя пасты. Аднак знайшліся людзі, якім гэта не зусім падабалася. Колькі непрыемнасцей прынесла ёй замена ранейшага агранома, які за-знаўся і стаў непатрэбным калга-су. На яе пасыпаліся паклёпы. Цяжка было Мікалаеўне ў тыя дні. Узбуйнены калгас патрабаваў незвычайнага напружання сіл: трэба было ўмацоўваць працоўную дысцыпліну, прывесці ў норму знясіленую на паасобных участ-ках глебу, матэрыяльна зацікаўці калгаснікаў у барацьбе за высокі ўраджай.

Яна часам задумвалася, ста-раючыся зразумець, у чым-жа яе віна. Тады ў памяці паўставала перажытак. У 1926 годзе яна, дачка селяніна, уступіла ў пар-тую. Доўга настаўнічала ў сусед-ніх вёсках. Была сакратаром



Вялікія прыбыткі ад лёну і жывёлагадоўлі атрымалі хлебаробы калгаса «Комунар» Любчанска гаёна. Нядоўна яны пабудавалі з саману новы клуб з глядзельнаю залай на 500 месц. У клубе ёсць бібліятэка, стацыянарная кіноўстаноўка і поўны камплект інструменту для духавога аркестра. На здымку: калгасная моладзь пасля працоўнага дня.

Фото І. Стэца

сельскага совета. Вечарамі наву-чала маладзь грамаце. Крыху пазней ёй даручылі кіраваць каапера-тыўным спажывецкім таварыст-вам. Затым стала адказным сак-ратаром Калінкаўскага горсовета. Працавала і на мэблевай фабри-цы, і на чыгуницах. Усюды, куды-б-ні пасыпала партыя, комуністка Жураў не шкадавала сіл у рабо-це.

Надышоў 1941 год. Муж пай-шоў на фронт. Узяла яна меншую дачку на руці, дзве старэйшыя ўчапіліся ёй за спадніцу і так пайшлі на ўсход. Поубосая, раз-дзетая прыбыла яна ў Куйбышэў-скую вобласць. Совецкія людзі да-памаглі ўладзіцца на работу. Сталі лягчэй. Але раптам з далёка-га фронта прыйшло паведамленне аб пагібелі мужа. Забітая горам жанчына кінулася да сваіх малю-так-дзяўчыннак і заплакала.

Вярнуўшыся ў Глухавічы сле-дам за наступаючымі совецкімі салдатамі, яна сказала дочкам:

— Ну, дзяўчынкі, пачнем жыць нанова!

Дзяўчынкі пайшлі ў школу.

Пяць год назад Ганну Міка-лаеўну выбралі старшынёй калга-са. І калгаснікі не памыліліся. Арцельная гаспадарка за гэтыя гады значна ўзрасла, калгас стаў мільянерам. У сялянскія хаты ўпершыню прыйшла заможнасць.

Але Мікалаеўну, як і ўсіх яе землякоў, хвалюе будучае родна-га калгаса. Тут вядзеца напружана-ная работа па вырошчванню куку-рузы — асновы жывёлагадоўлі. Калі ў мінулым годзе ёю засяялі 20 гектараў, то ў гэтым — 95. Але ўжо ў 1957 годзе калгас бу-дзе вырошчваць кукурузу на 190 гектарах.

Калгас імя Калініна — насен-ніводчы. На яго нівах каласуюць адборныя гатункі пшаніцы і жы-та. Буйна расце славуты палескі лён, спее пад сонцем выведзены на месцы выдатны гатунак тыту-нню. Цвіце высокі лубін, за насен-нем якога прыязджалі гэтай вяс-ною калгаснікі Літвы. Калгас па-садзіў 200 гектараў лепшай бела-рускай бульбы.

— Ураджаю чакаем багата-га! — гаворыць старшыня.


Ганна Мікалаеўна, перш чым прыняць якое-небудзь важнае ра-шэнне, абавязкова параіцца з на-родам. Так, напрыклад, калі вяс-ной узнікла непаразуменне з вы-барам участка пад лён, яна склі-кала старэйшых ільнаводаў сяла і папрасіла выказацца.

— Добра, што на старэйшых людзей не забываеце, — выказаў-ся першым Іван Левашэнка. — Параю вам адно, як у народзе га-ворыцца: сей лён па азіміне — будзеш у кашулі!

Багаты жыццёвы вопыт старых дапамог удала падабраць зямлю пад лён.

Калгаснікі гавораць: «Як Міка-лаеўна скажа, так і зробім!» Мі-калаеўна параіцца з адным, з дру-гім, праверыць свою думку на лю-дзях. У яе асабліві падыход да людзей. Яна дарэмна ніколі не пакрыўдзіць чалавека, заўсёды ўважліва выслушвае, пагаворыць, а калі трэба, дапаможа. У любой справе відаць у яе цвёрдая пар-тыйная лінія. За прастату, за скромнасць, за вытрыманасць і палюбілі калгаснікі свайго стар-шыню.

Аляксандар ЛАЗНЯВЫ 11
Брагінскі раён.



ШКОЛА ПЕРАДАВОГА ВОПЫТУ

Кожны дзень з раніцы да Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі імкненца бурлівы паток легкавых аўтамабіляў, аўтобусаў, трамваяў. З усіх куткоў нашай неабсяжной Радзімы прыязджаюць сюды калгаснікі, механізаторы, спецыялісты сельскай гаспадаркі. Людзі, якія гаворачаць на розных мовах, адзеты ў розныя нацыянальныя касцюмы, сустракаюцца як родныя браты і сёстры.

Над будынкам павільёна Беларускай ССР узвышаецца беласнежная вежа. На ёй устаноўлена скульптура калгасніцы са снапом

і вянком, які ўласабляе славу гераічнай працы калгаснага сялянства. У прасторным будынку павільёна пабывалі ўжо экспурсанты і ўдзельнікі выстаўкі з Украіны, Прыбалтыкі, Сярэдняй Азіі, Далёкага Усходу, многіх абласцей Расійскай федэрациі.

Павільён Беларускай ССР наведала знатная цялятніца соўгаса «Караваева» Кастрамской вобласці. Герой Соцыялістычнай Працы Таіса Алексееўна Смірнова. Тут яна сустрэлася з жывёлаводамі Брэсцкай і Маладзечанскай абласцей. Надоўга захаваюць у памяці задушэўную гутарку з Таісай Алексееўнай даяркі калгасаў імя Варашылава Шарашэўскага раёна Вера Раўнейка, імя Чапаева Камянецкага раёна Ніна Лукасік, імя Будзённага Свірскага раёна Яніна Цынько.

Таіса Алексееўна запрасіла сваіх сябровак па прафесіі наведаць ферму, дзе прадстаўлена буйная рагатая жывёла соўгаса «Караваева».

У гэтай гаспадарцы сярэдні гадавы ўдой на адну карову за рад

год складае больш 6 тысяч кілограмаў.


— Гэтага мы дабіліся, — сказала тав. Смірнова, — дзякуючы поўнацэннаму кормленню і добрым умовам утримання жывёлы. Цялятам з месячнага ўзросту дадаецца ў корм соль, з двухмесячнага — бульба, з трохмесячнага — сілас. Летам увесе маладняк з двухмесячнага ўзросту пераводзім на пашу. У зімовы перыяд выпускаем яго на прагулку. Гэта загартоўвае арганізм, садзейнічае развіццю апетыту і аказвае добры ўплыў на рост і развіццё жывёлы. На перыяд выпайкі выдаткоўваецца 800—900 літраў малака на кожнае цялё, якое ідзе на ўзнаўленне статку. Шырока практикуюцца ручная выпайка і халодны метод выхавання цялят.

У соўгасе ўзорна пастаўлена не толькі вырошчванне маладняка, але і догляд за дарослай жывёлай. Раздой усіх кароў праводзіцца сістэматычна як у летні, так і ў зімовы перыяд. Пачынаюць яго з падрыхтоўкі нецеляў да ацёлу. Кароў кормяць па індывідуальных нормах.

Жывёлаводы Мінскай вобласці сустрэліся на ферме буйнай рагатай жывёлы са знатным старшынём калгаса «Пяцігодка» Кастрамскага раёна Героем Соцыялістычнай Працы Александрам Іванаўнай Еўдакімавай. Яна адказала на пытанні экспурсантаў і ўдзельнікаў выстаўкі, падзялілася вопытам сваёй работы. У гэтым калгасе сярэднегадавы ўдой прадстаўленых на выстаўцы кароў кастрамской пароды склаў у 1954 годзе шэсць тысяч літраў малака. Асновай вы-



На Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы нярэдка можна бачыць хвалюючыя сустрэчы экспурсантаў Беларусі з народамі нашай Радзімы і гасцямі зарубежных краін. На гэтых сустрэчах беларускія калгаснікі расказваюць пра шчаслівае жыццё беларускага народа. Нядаўна сустрэліся жывёлаводы Маладзечанскай вобласці з прадстаўніцай вялікага індэйскага народа Малаці Наер. На здымку: індыйянка Малаці Наер гутарыць са свінаркай калгаса «Чырвоная зорка» Уладзіславай Нарэль, свінаркай калгаса імя Сталіна Чэславай Пупель, даяркай калгаса «1 Мая» Галінай Бука і свінаркай калгаса імя Леніна Ленгінай Пртыка.



Плошча механізацыі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Фото В. Лупейкі і Л. Папковіча
(Фотахроніка БелТА)

сокай прадукцыінасці з'яўляецца ў камплектаванне ферм племянной жывёлай, а таксама кармленне бульбай.

Жывёлаводы Беларусі азнаёміліся таксама з работай перадавых ферм Чэрнігаўскай вобласці Украінскай ССР. У соўгасе «Трасцянец» добра зарэкамендавала сябе сіментальская парода буйнай рагатай жывёлы. Карова «Гардзіна» ў 8-гадовым узросце важыць 667 кілограмаў, вышэйшы сутачны ўдой яе — 37,1 кілограма.

Пасля агляду прадстаўленых на выстаўцы кароў думкі сваіх сябровак выказала даярка калгаса «Перадавік» Асіповіцкага раёна

Экскурсанткі Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці калгасніцы П. Дубінчык, М. Сабела, С. Доўнар, Н. Мычко і В. Цісянік у галоўнай зале павільёна механізацыі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі аглядаюць новыя трактары.

Знатная даярка з соўгаса «Першамайскае» Маскоўскай вобласці Марфа Іванаўна Сенагенкавасава, якая надаіла ад кожнай каровы па 6900 кг малазка, расказвае ўдзельнікам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ад Гомельскай вобласці Анастасіі Гарохавай (калгас імя Мікаяна) і свінарцы Ганне Набок (соўгас «Добрушскі») аб tym, як яна дабілася высокіх надояў маланаў.




Магілёўскай вобласці Надзея Шарамет.

— У нашым калгасе, — сказала яна, — ёсьць усе магчымасці для росту прадукцыінасці жывёллы. Але даглядаем мы яе яшчэ дрэнна, а самае галоўнае — не хапае кармоў. Партыя ўказала нам правільны шлях павелічэння прадукцыінасці жывёллы — стварэнне трывалай кармавой базы. Мы значна расшырылі пасевы кукурузы, выдзелілі спецыяльныя ўчасткі азімага жыта для зялёнай пад-

коркі, павялічылі пасевы кармавых коранеплодаў. На выстаўцы мы даведаліся аб многім. Усё новае, перадавое будзем укараняць у сваіх калгасах.

На выстаўцы можна наглядна пераканацца ў tym, якія вялікія магчымасці маюць калгасы і соўгасы для далейшага павелічэння вытворчасці збожжа, бульбы, гародніны, тэхнічных культур, росту прадукцыінасці грамадской жывёлагадоўлі.

Н. АРЫШЧУК.





КРЫЛЛІ

Апавяданне

КАЛІ-Б не такая навіна, Карпо Астапавіч не выбраўся-б апоўначы ажно сюды, у далёкі куток, да самай Рось. Ха, ха.. Што цяпер Ульяна заспывае?.. А Сашко такі таўкач, хоць і механік, не ўмее каля дзеўкі пахадзіць.

Сцежка над Россю раптам вырвалася паміж скалаў і пабегла ўніз, да сяла. А далей за ёю, над самым плесам, са-мотна бялела ў вербах ульяніна хата, і брыгадзір, пераско-чышы ў цераз раўчук, накіраваўся да яе. Трохі надшчэрблены пасля сваіх абыходзін месяц стаяў над Багуслаўскім лесам. Было так ясна, што на пустыры выразна віднеўся кожны чар-тапалох і здалёк пабліскував над хатай ганьчынай маці, Улья-ны, жалезны пеўнік. У ніводным акне не было светла. Толькі за Россю, ажно там, на шашы, раз за разам перабягалі агні. Якраз вазілі ад малатарняў на ссыпны пункт пшаніцу.

Брыгадзір ішоў, трохі накульгваючы і апіраючыся на кіек. У гады вайны ён быў у партызанах, і ў адной сутычцы яго паранілі ў нагу.

З далёкага кутка ледзь даносіла слова песні.

Карпо Астапавіч прыслухаўся. Нават спыніўся. Не, усё-ж такі, здаецца, Ганька не спывае сёння. Хто на сяле не пазнаў-бы яе голасу? Нястомная дзяўчына і неўгамонная, спывае нават каля малатарні. Дзе яна набралася тых песен? Калі пачае хоць раз недзе ў людзей цікавую песню, немінуча прынясе ў сяло. Колькі дзяўчатаў навучыліся ад яе! Сёння не чуваць Ганькі. Няўжо і прадуру кажуць — выязджаете? И з якое прорвы той Даўгапол Арцём узяўся?

Услед брыгадзіру залуналі песні. З аднаго канца сяла адна, з другога — другая. З-за рэчкі — яшчэ іншая. Нібы зга-варыліся раптам. А Рось таксама шумела песнямі ў каменні. Яе хвалі забаўляліся з месяцам на шырокім плёсе і потым знікалі ў засені між высокімі скаламі, што над самай вадою. Карпо Астапавіч спыніўся на абрыве над плесам. У гэтым ме-сцы рэчка, вырваўшыся з каменнага хаосу, з шумам разліва-лася на шырокім прасторы і зноў імкнулася ў каменнью цеснату паміж двума высокімі берагамі і скалістым востравам палярэздзіне. «Вось тут, відаць, і будаваць будуць. Лепшага не выбераш. Даўно пара! — падумаў брыгадзір. — Хопіць і на млын, і на малатарні, і на хаты.. Відаць, і кароў даіць будуць электрычка, як у Кіданаўцы. Шанцуе бабам...»

Ён усміхнуўся ў вусы. И так, з усмешкай на твары, і пачаў сыходзіць уніз да ульянінай хаты. «Паглядзім, што старая ска-жа, — думаў ён. — Яе сядзіба першая пойдзе пад ваду, калі загацяць Рось...»

Закурыў цыгарку і паставіў нагу на пералаз.
На ганку з'явілася постаць у белай хустцы.

— Ты, Ульяна? — спытаў.

— Добры вечар, Карпо Астапавіч!

— Выходзіць, і цябе на гульню пацягнула — дагэтуль не спіш? А заўтра зранку авёс вязаць.

Ён прывітаўся і сеў на прызбе.

— Ды вось думкі, як машка, апанавалі — не спіцца... — падумаўши, сказала янг. — Дачку праводжу надосвітку, дзе там заснуць.

— Вернецца.

— Не вернецца... Сэрца мне падказвае. Вось яна спіцца ця-пер, астатнюю ноч у матчынай хаце, а я ў яе галавах сяджу і нік думак не пазбіраю.

Зусім недалёка раптам залуналі дзяўчыя галасы.

Песня абрывалася жартайлівымі выгукамі, плёскатам вады. Дзяўчатаў выйшлі гуртам да Рось на начное купанне і ныралі са скалы ў ваду.

Памаўчайшы, брыгадзір сказаў:

— А я іду сялом, прыслухоўваюся — нешта не чуваць ганьчынага голасу. То-ж яна тыя разы выводзіць, як той жа-варанак над усімі птушкамі ў полі. Без яе вунь і дзяўчатаў не спываецца. Хай-бы ўжо разыходзіліся па хатах ды пера-дыхнулі. Лета гарачае. Самі сябе не шануюць.

Ульяна задумалася пра сваё. Пасля ахопленая даўні-мі ўспамінамі, ціха загаварыла:

— А памятаеш, Астапавіч, мы з табою прастойвалі ночы над Россю да самага світання? Як скончым тыя разы ком-самольскі сход пасля поўначы ды выйдзем на Рось, за сяло, там і світанне сустракаем...

— Даўнасць такую ўспомніла.

— Хоць і даўняе, але не забываецца... дый не забудзеца ніколі. За дзень тыя разы цапамі намахаешся, ажно не разагнешся, а ўвечары яшчэ і сход... Ды і ноччу не шукалі сабе адпачынку. Не зважалі і на кулацкіх сынкоў, што падпільноў-вали нас з абрэзамі.

— А хіба не было? — нібы птах узмахнуў крыламі, падхапіўся ўраз брыгадзір. — Плячо мне хто прастрэліў? Як вяртаўся ад цябе надосвітку... — I, падумаўши, дадаў: — Дарагой цаной плацілі мы за сваю арцель. Ды нічога не баяліся. I хоць было нас спачатку ўсяго шаснаццаць хат арцельнікаў, а сілы адчувалі ў сабе за ўсё сяло.

— Ого! Тады і ты быў арол... I мы гарнуліся да цябе, бо адчувалі ў табе сілу. Нічыя няявісць не палохала нас.

— Нашай няявісці баяліся, Ульясо. Хоць і мала нам з табою тады гадоў было, а баявымі комсамольцамі былі.

— Няўжо-ж! Парпурা аж пеніўся, калі пачуў, што яго най-мічка паказвае арцельнікам, якое поле забіраць у яго пад арцель. Выхваляўся, што павесіць мяне на вярбе за ногі над сваімі варотамі...

— Ды і ты-ж была, не ўрокам кажучы, нібы ў табе кацёл кіпей. Як прыйшла з комсамольцамі да Парпуры на двор, дык як той камандзір камандавала.

— Забывацца пачаў, Астапавіч: гэта пазней было. Ужо калі дажылі да суцэльнай ды пачалі ліквідаваць ix. Ха-ха... — усміхнулася Ульяна даўнім успамінам. — Парпурা на калені становіўся перада мною, за ногі хапаў, молячы, каб у сяле яго пакінулі і не чапалі маё масці, а я яму толькі сказала: «Не я цябе ліквідую, а мой клас, дзякую, што жывога пакідаем...» Снег глытаў са злосці... Яны-б тады нас жыўём па-раздзіралі, ды ўжо не іхняе зверху было!

— I глядзі — забылася... — уставіў сваё брыгадзір. — Нібы бур'ян выпалалі і пакінулі на ўзмежку — няхай сохне. I пасохла... А мы расцвітаем. Такая наша ліня.

Месяц вісей нізка над скаламі на tym баку Rossі. Мігатлівая дарожка працягнулася праз уесь шырокі плес, аж да улья-нінага двара. На момант з'явіўся на ёй рухлівы чоўнік і знік. Нехта плыў да берага. Моладзь канчала песні. Яшчэ трохі — і пабялее небасхіл на ўсходзе. А Rossі несціхана шумела свае песні.

Брыгадзір кінуў недакурак у росную траву.

— Сёння ўвечары званілі з раёна.



— Пра малацьбу пыталіся?

— Пра нашу Рось гаварылі. Прышло рашэнне. Увосень пачнучь грэблю гаціць. На трыста кіловат будзе. Залье і тваю, Ульяна, сядзібу. Не будзеш шкадаваць?

Яна задумалася. Ціха сказала:

— Як пераставілі цябе са старшыні калгаса на брыгадзіра, не шкадаваў?

— Маё грамадскому не наўпоперак. Аб'едналі калгасы ў адзін — не мой маштаб. Не шкадую.

— І маё, Астапавіч, грамадскому не наўпоперак. Не пашкадую. А толькі як разальца тут возера шырокое, аж да лесу, дык я ўзбряўся ў такую ноч на ту ю вунь скалу, каб месячная дарожка ажно да самых ног маіх праслалася, пагляджу навокал і скажу сама сабе: «Вунь там, Ульяно, на саменікім дне твая бацькаўская і дзедаўская сядзіба — у цемрадзь і ёл панурылася навек, а табе сонца і ноччу з турбіны ззяе, і дарожка твая ў жыцці, як гэта месячная, ззяе і пераліваецца. «Не шкадуеш, сэрца?» — спытаю ў яго. І ўжо ведаю — адкажа: «Радуюся, Ульяна!» Я сваё сэрца ведаю!

— І я яго ведаю, Ульяна, тваё сэрца...

Яна нібы прыслушалася і змоўкла.

— Ведаю, Ульяна, яшчэ як мы з табою маладымі былі. Толькі яно раптам не захацела мяне.

— Іншы да сэрца прыпаў, лепшы. Супроць цябе я сілу мела, лёгка разлучылася, сэрца і не зашчымела, а супроць яго нібы ўранілі мяне... Калі-б сказаў: прэч ідзі — пайшла-б, а сказаў-бы: скачы з абрыву ў Рось — і скочыла-б... Ды ён сказаў: ідзі, любая, прыгорнемся і не разлучымся ніколі — дык хоць-бы і захацела не пайсці, не знайшла-б тое сілы ў сабе... Вось які быў мой Андрэй. Таму і змяніла цябе на яго, Астапавіч, хоць ён і быў просты араты, а ты старшыня арцелі. Сэрца, Астапавіч, не лічыльнік.

— Ат, успомніла ліха ведае што... — крыху ўзлаваўся брыгадзір. — Дый памяць Андрэя трывожыць нядобра: ён геройскаю смерцю на фронце загінуў.

На хвіліну хмара закрыла месяц. Сяло акунулася ў цемру. Над полем невыразна трымцелі зарніцы: малатарня працавала і ноччу. Недзе за крайнімі хатамі дзяўчыны гурт позняга купання канчаў апошнюю песню. Толькі адна дзяўчына гукала на сяброўку, што забавілася калі рэчкі адзяўчыся:

— Воль-ка-а!

— Го-о-оў!

— Даганяй!

— За-а-араз!

Ульяна перахілілася, седзячы, да адчыненых дзвярэй, прыслушалася да роўнага дыхання дочкі.

— А ўрані калі малатарні будуць пазяхаць, траха ратоў не параздзіраюць, — нездаволена бурчэў Карпо Астапавіч на дзяўчат.

Ульяна нібы і не чула.

— Спіць, — ціха сказала яна. — Арцём Даўгапол дахаты ў водпуск прыехаў, у Багуслаў, а цяпер вяртаецца на будаўніцтва. Бярэ з сабою хлопцаў, дзяўчат. І Ганька захацела ехаць.

Карпо Астапавіч пачаў круціць цыгарку.

— Чаго-б гэта я кудысьці ехаў, калі вось у мяне пад носам пачынаюць будаваць? І не абы якую, а на трыста кіловат. Колькі людзей трэба будзе!..

— Эх, Астапавіч, не захоча яна і слухаць. Куды там! Трыста!.. А дзвесце пяцьдзесят тысяч не хочаш? Не ведаеш ты мае Ганькі! Дзвесце пяцьдзесят тысяч кіловат! Гэта ўжо не будуць тушыць у сяле свято, калі малатарня працуе. Ого! Вочы заплюшчыш — і ззяе!.. Ды ёй тыя дзвесце пяцьдзесят тысяч і ўва сне здаюцца. «Чаго ты, дачушка?» — «Эх, мамка, Арцём піша: Кахоўка для комунізма зазяе! Гэта-ж яны яе будуць будаваць...» І кудысьці ў акно глядзіць і нічога не бачыць. Шчыпае ад бохана і жуе, задумаўшыся. Так і ўстае — лыжка сухая... Дык хіба яе ўтрымаеш?.. А я не такою была?..

— Шкада, — сказаў Карпо Астапавіч, — такую дзеўку стратіш. Зімой хателі ёй дзялянку пад буракі прызначыць — няхай-бы рыхтавала да вясны. Ёй-бы нашага хлопца, добрага работніка. Сашко мой па Ганьцы сохне. Спачатку і прывабіла яго, як ты мяне калісці змоладу. Ды вось той Арцём Даўгапол галаву ёй задурыў.

Месяц плыў яшчэ ніжэй, кіруючыся да скалаў за Россю.

Карпо Астапавіч раптам падняўся. Доўга расціраў нагу, зашлася. «Сэрца — не лічыльнік», — падумаў і сказаў: — Дабранач, — хаця ўжо і хліла на ранак.

Праводзячы яго да пералазу, Ульяна сказала:

— Неяк вось праходзіла. Удалая ў вас новая хата. Усё закончылі?

— Чарапіцы не хапіла. Ды яшчэ хачу ў каморы цементам

заліць, каб пацукі не прагрызали. Ужо на матэрыял разжыўся. А тваю затопіць. Недзе давядзеца іншай шукаць. Бывай здарова! Дык заўтра няхай звяно на авёс выходзіць. Ганьцы шчаслівай дарогі.


— Ідзі здароў.

І паспяшалася ў хату.

Праспявалі пад паветкай маладыя пеўні яшчэ неўзмацненымі галасамі. Басанож ціха прыйшла ў пакой дачкі. Нізкі месяц свеціць праста ў хату. Села зноў у галавах на маленькім зэліку.

У хате было душна. Ганька соладка спала, раскінуўшыся на ложку. Русыя валасы яе падалі з падушкі, адна рука згарнулася пад галаву, другая звісала з ложка, нібы прасіла матчынай ласкі. На вуснах як быццам застыла ўсмешка, і Ульяне здалося, што дачка ўсміхаецца да яе, такім ясным і прыветным быў яе твар у сне.

Узяла доччыны валасы, разаслала на далонях і прыпала да іх абліччам. Звечара яна мыла валасы лугам. Такія мяккія, пышныя. Ого! Ужо ёй не вяртацца цяпер дахаты. Хіба так толькі, маці адведаць. Эх, калі-б не гады ды хвароба — сама паляцела-б туды. Шкада, Андрэя няма. Усе ўтраіх і паехалі-б тыя тысячи кіловат здабываць. Гэта-ж не жарты!



У Высокім вунь на сто дваццаць збудавалі ды і то ўжо ў людзей мазалёў менш і рукі не такія парэпаныя. Калісці, як арганізоўвалі ў сяле комсамол, а потым арцель, дык толькі марылі пра электрыку. А цяпер... Малайчына Ганька! Няхай-жа будзе так, што і яна тую Кахоўку будавала, як калісці яе маці першы комсамол у сяле заводзіла і першую арцель выпеставала. Сашко, бачыш, сохне па ёй. Добры хлопец, і прафесію мае добрую — механік МТС. А як ёй Арцём да сэрца прыпаў!. Карпо Астапавіч, бачыш, новую хату паставіў сыну. Ім гаспадыню талковую трэба. І, сапраўды, хіба-ж з Ганькі дрэнная гаспадыня была-б! У яе ў руках так і гарыць усё... Ды што-ж ты зробіш, калі ў яе і душа гарыць... «Мама, — кажа, — хіба толькі і прасторы, што на ўласным дварэ? Душа цяпер з крыллямі, ёй мала свайго двара і свайго сяла. Не трымайце...». Ляці, дачушка, ляці, галубка! А калі выпадзе табе радасць вялікая-вялікая, напоўніць сэрца тваё, пралунай над нашаю хатай надосвітку перапёлкаю, адгукніся — маці будзе чакаць і пазнае...
І клала пышныя дзяўчыны валасы сабе да твару, цалавала працягнутую ў сне руку дачкі, любавалася на яе.

З-за Росія даляцеў ледзь чутны свіст. Маці і схамянуцца не паспела, як прахапілася дачка.

— Мама! Уставайце... Дзе вы? Спіце? О, вы ўжо і прачнуліся...

— Ужо, дачушка. А што?

— Хіба не чуеце?

Яшчэ раз свіснуў на тым беразе, ужо бліжэй.

— Гэта-ж хлопцы на машыне да станцыі едуць. Мяне чакаюць. Ідзіце хутчэй на бераг, там Арцём чоўнам пераязджае, скажаце, дзе прыстаць. А я заплятуся. Ды не плачце...

За Россю на шляху з Багуслаўа спявалі хлопцы і дзяўчыны. Гэта ў машыне чакалі Ганьку.

Калі Ульяна прыйшла да берага, Арцём ужо брыў у ботах па мелкаму, пакінуўшы човен на мелізне.

— Добрый раніцы, цётка! — пазнаў яе ў прыцемку. — А дзе-ж Ганна?



Арцём з ганьчыным чамаданам спераду, за ім дзяўчына з маткаю, абліўшыся.

І доўга не маглі разлучыцца над Россю маці і дачка. Малая яшчэ была Ганька, семнаццатка. Гарнулася да маці, развітвалася. Арцём пабрыў да чаўна, палажкі ў чамадан на карму і вярнуўся. Ухапіў Ганьку з матчыных абдымкаў дый панёс па вадзе да чаўна, каб не замачыла ног.

— Бывайце, матуля!

Маці пабегла па мелкай вадзе да чаўна — яшчэ раз аб-

— Зараз выйдзе. Заплятаецца.

— Ды няхай не спяшыць, пачакаем. Што там у яе — давайце перанясу. Не раздумала яшчэ?

Праз некалькі хвілін усе ўтраіх ішлі да ракі.

няць дачку, ды дзе ёй было дагнаць.. Толькі і бачыла, як човен нырнуў у цёплы, кучаравы туман над вадою, знік.

— Мама, бывайце! — далацела з таго берага.

А маці стаяла па калені ў вадзе і доўга прыслухоўвалася. І вось ужо зніклі фары машины на шляху за скалою. Абарваліся і слова песні, нібы таксама зніклі за скаламі...

— Шчасліва табе, дачушка!

І пачула, як праляцела ўгары перапеляня, пяшчотна азвалася «піць-палоць, піць-палоць...»

І смяялася з радасці, і плакала. Так ужо створана матчына сэрца.

З украінскай мовы пераклаў Янка БРЫЛЬ.



Што пасееш, тое і пажнеш

(Замалёўкі з натуры)

НЕЯК вясной было ў мяне заданне напісаць нарыс пра адну сям'ю. Мне парайлі: пішыце пра К-кіх. Цікавая сям'я. Сямёра дзяцей. Сама маці маз вышэйшую адукацию.

Добра. Як і звычайна, кладу ў сумку блакнот, карандаш — іду знаёміцца з маймі будучымі героямі. Вуліца цягнецца да самай Балотнай станцыі, і мне хапае часу «экзаменаваць» сябе: па фіранках і кветках на вонкіх, па цікаўным дзіцячым або закладочным ці рассеянным жаночым твары, нават па тым, як абгароджаны двор, стараюся «адгадаць», хто жыве ў гэтым доме, чым займаецца, якія схильнасці ў гаспадароў...

Загадзя малюю жыллё і сям'ю К-кіх.

Уяўляецца скромны невялікі домік, абгароджаны дасціпным парканам. Леташняя клумбы ўжо чиста вымечены, падрыхтаваны да ўскопкі. Шырокія кусты бэзу працягваюць у вонкі галіны, кранаюцца шыб набухшымі прахладнымі пупышкамі... На прысадзібным участку садок, альтанка (летам яе заплятае хмел-уюн, яркааранжавая фасоля, аксамітныя настурцы), укопаны ў зямлю столік, лаўкі...

Маё ўяўленне, здаецца, не малюе нічога асаблівага. Калі мець на ўвазе, што старэйшыя дзеци К-кіх працуяць ужо самастойна, дык чаму-ж не быць тут альтанцы, чаму не пасядзець летам з кніжкай у цяньку за столікам...

... Патрэбны мне нумар дома ўсё бліжэй і бліжэй. Вось-вось і «праэкзаменую» сябе. 82, 84, 86. Нарэшце, 88 — і на ўласным «экзамене» я «правальваюся» самым жорсткім чынам.

Стары неахайны дом сустракае мяне панурым позіркам запушчаных вонкі, завешаных парыжэльмі фіранкамі. Прыступкі недагледжанага ганка не падмечены... Штурхаю прыадчыненія дзвёры — ні з месца. Набухлі і асёлі так, што толькі з дапамогай плечука прыадчыніш іх на трацінку і толькі праз гэтую шчыліну ўцінешся ў калідор.

У калідоры, прыстасаваным часткова пад кухню і застаўленым розным бараҳлом так, што не пралезі, не прадыхнуць ад прымуснага чаду, на мой стук прыадчыненія дзвёры, высоўваецца растррапаная жаночая галава. Паспяваю заўважыць толькі разгублены твар і заношаны халат.

— Прабачце, калі ласка, адну хвілінчу...

Атрымаўшы, нарэшце, дазвол зайдзі ў пакой, спыняюся на парозе, стрэтая і спыненая позіркамі пары цудоўных сініх вочак. Вочки гэтыя такія наіўныя ў сваёй сур'ёзнасці, што я не стрымліваюся, каб не засмияцца ад задавальнення.

— Якая-ж ты цудоўная, дзяўчынка!

Маленькай «гаспадыні» не больш двух гадоў.

З-за шырмы, якая неяк недарэчна наўскосі перагорджае вялікі пакой, чуецца прыглушаны шэпт. А потым голас жанчыны, якая адчыняла мне дзвёры, зноў просіць пррабачэння і прапануе садзіцца. Аглядаюся вакол — і ніяк не знаходжу месца, дзе можна было бы прысесці. Дыван і некалькі крэслай завалены раскіданай вопраткай, газетамі, дзіцячымі цацкамі. Нягледзячы на тое, што часу ўжо дзве гадзіны дня, ложкі — іх у пакой два — не прыбраны. Так і стаяць раскіданыя пасля ночы. На стале брудная пасуда, буханка хлеба, надкусаны батон, чайнік стаіць праста на цыраце.

Акідаю беглым позіркам сцены. На закопчаных шпалерах два здымкі ў рамках: мілавіднай белакурай дзяўчыны з вясёлымі гарэзлівымі вачымі і маладога хлопца з поглядам, смела накіраваным недзе ўдалачынъ... «Самі гаспадары ці дзеци?..» — адчуваючы, як увачавідкі вяне мой настрой, ужо без рэйшай упэўненасці стараюся адгадаць я.

Праз некалькі хвілін з-за шырмы выходзіць сама гаспадыня.

Мы вітаемся. Яна ў трэці раз просіць пррабачэння — на гэты раз ужо за непарадак у кватэры — і цікавіцца мэтай майго прыходу. А ў мяне, сказаць па праўдзе, язык не паварочваецца, каб растлумачыць ёй туу мэту... Выслушавшы маё канчаткова звязае жаданне напісаць нарыс пра яе сям'ю, К-я ахвотна згаджаецца на гэта. Так, да вайны яна скончыла інстытут і год нават займалася ў аспірантуры. Перашкодзіла вайна... А пасля вайны выкладала гісторыю ў адным з мінскіх тэхнікумаў. Пайшлі мэншыя дзеци. На сямейнай нарадзе з мужам вырашылі: хатнюю работніцу не браць, а часова лепей кінуць працу і заняцца выхаваннем дзяцей... Паступова ўцягнулася ў хатні быт, адарвалася ад таварышаў па работе, ад грамадскіх спраў — і неяк атрымалася так, што адрыў ад усяго гэтага стаіць не часовым, а пастаянным...

Праўда, у кніжнай шафэ стаіць палічка «мамінай» літаратуры, аднак займацца ёю ўсё ніяк не выпадае...

Гэтamu няціжка паверыць. Тримаць на адных руках такую вялікую сям'ю нялёгка. Не кожная жан-

чына ў такіх абставінах умее выкраіць час для «навук».

Непрыемна ўражвае другое: як магло здарыцца, што адукаваная інтэлігентная жанчына, кінуўшы любімую справу і аддаўшыся дзесям, і сама так апусцілася і дзесям сваім не здолела прывіць ні працоўных, ні нават самых элементарных навыкаў культуры?

Пры мне з маці было трое яе дачок: Кацуша — тое сінявокае чароўнае стварэнне, якое першым стрэла мяне на парозе кватэры, шасцікласніца Зіна, як мне здалося, занадта разбітное і шматслоўнае дзяўчыно, і трэцяя, дзесяцікласніца Галіна. Галіне, мусіць, было няёмка сустракацца з чужым чалавекам. Яна так і не паказалася з-за шырмы.

І колькі-б мяне ні запэўнівала сама К-я, што дзесям яна з маленства прывівае працоўныя навыкі, што малыя ад старэйших вучачца ў яе парадку і дысцыпліне, я гэтага не заўважыла ў яе сям'і.

На матчыну заўвагу пакласці батон або адрэзаць кавалак і есці як след шасцікласніца Зіна адмахнулася няуважлівым «Ну цябе, мамка» і працягвала адкусваць ад цэлага батона. Гледзячы на яе, нэндзілася і цягнулася да батона і двухгадовая Кацуша. Дзесяці, вядома, не былі галодныя. Проста, яны не мелі чым заняцца. Не перастаючы жаваць булку, Зіна раз-по-раз умешвалася ў гутарку дарослых. Галіна сядзела за шырмай. А маці гэтага нават не бянтэжыла, як не бянтэжыў і страшэнны развал у кватэры...

Вядома, мо' зусім і не адвязкова мець усім людзям садовыя альтанкі і сталы з лаўкамі (хоць гэта і зусім нядрэнная рэч!). Аднак у сям'і, дзе адзін сын працуе тэхнікам, а другі слесарам на буйных заводах, лепш усё-ж хадзіць праз дзвёры, а не працікацца праз шчыліну...

І колькі не запэўнівала мяне К-я, што муж яе, у маладосці аматар мотавеласправы, а зараз аўтамеханік, з маленства прывівае сынам любоў да спорту і наогул да «мужчынскіх» спраў, — не паверылася мне і ў гэта. Знаў-такі, чыя-ж, калі не «мужчынская» справа, адрамантаваць дзвёры, навесіць дваровую брамку, паправіць плот? Не наймаць-жа для гэтага дзе-небудзь на баку «мужчыну», маючы трах мужчын у сваёй сям'і...

Абыякавасць і бездапаможнасць у быту дзяцей, потым падлеткаў, а затым і дарослых людзей зусім не залежыць ад таго, з якой сям'і яны паходзяць: з інтэлігентнай ці з самай звычайнай, працоўнай сям'і.

Маці Надзі З. — прыбіральшчыца. Сама Надзяя працуе сакратаршай у адным з міністэрстваў. Заставаўшыся сіратой, надзіна маці нямала нацярпелася гора: нямала паходзіла ў пастухах, не адзін год на людзей папрацавала. Пра вучэнне толькі марыла. Таму дачку сваю, гадуючы яе ў іншы час і ў іншых умовах, намагалася чаго-б гэта ні каштавала, «вывесці ў людзі», дактэр ёй вышэйшую адукацию, «каб Надзька на доктара ці настаўніцу вывучылася».

Аднак Надзяя не вельмі раздзяляла імкненні маці. Вучыщца не вельмі старалася. Патрабавала ад маці грошай больш на строі, чым на кніжкі... Сяк-так «выцягнула» восем класаў, а далей вучыщца не захацела. Маці плакала, упрошвала дачку вучыщца, а паслаць на работу на завод ці на фабрыку, куды са-ма прыйшла з вёскі, «пашкадавала». Пашкадавала яе заўсёды чыстых белых рук з манікюром... Каб куды «на чистую работу»!.. Па сваёй сардечнай слабасці сама маці забывала ў гэтага час пра сваё цёмныя натруджаныя руки...

І дачка пайшла на «чистую работу» сакратаршай. Усе яе заробкі ідуць на строі. Вядома, заробкаў гэтих не хапае... Калоцячыся над доччынай красой і яе белымі рукамі, маці ўзяла яшчэ адну работу...

А Надзяя не толькі ніколі не памые талеркі пасля сябе, а чысценка, беленькая, завітая, сароміца прызнацца, што яе маці — прыбіральшчыца, саро-

міцца... ісці па вуліцы поруч са сваёй маці-працаўніцай.

Страшэнная крыўда. А яшчэ больш крыўдна тое, што ўсё гэта зроблена, можна сказаць, уласным матчыным сэрцам, яго нязмернай сляпой любоў, неразумным шкадаваннем...

Вельмі цяжка перавыхоўваць беларучку, якой мінула 20 год. Куды прасцей было-б з маленства скіраваць яе на правільны шлях.

Прывяду другі прыклад.

... Наташа — адзіная дачка ў бацькоў (бацька — совецкі работнік, маці — настаўніца). І нядзіўна, што бацькі над ёю, як кажуць, «дрыжаць». Аднак гэта зусім не перашкаджае ім выхоўваць дачку працавітай, уважлівой і спагадлівой.

З таго часу, як дзяўчынка навучылася «сама» сядзець, яе прывучылі самастойна валодаць лыжкай. Калі яна цвёрда стала на ножкі і пайшла, яе прывучылі прыносіць і ставіць у час яды да свайго століка сваё дзіцячае крэсла. Спачатку было цяжка. Кожны раз Наташи дапамагалі выконваць гэты адвязак, але ён ніколі не адмяняўся. Потым яе пачалі прывучаць падаваць тату і маме хатнія туфлі, калі яны прыдуць з работы дадому. Пазней ёй далі ў руکі венік і паказалі, як трэба падмятаць падлогу, прыбліраць за сабою пасцель. Усё гэта прывівалася не адразу, не заўсёды выконвалася з палкім жаданнем. Аднак ніхто з дарослых ні разу не зрабіў ёй непатрэбнай уступкі, не папракнуў, не накрычаў дарэмна. Дзяўчынку папраўлялі, ёй дапамагалі, але ніколі «не шкадавалі» папустому.

Зараз Наташи 15 год. Яна вучыщца ў тэхнікуме, добра паспявае і добра вядзе хатнія справы. А спраўу яз нямала: маці часта хварэе, і Наташи самой часта даводзіцца быць гаспадыні.

Жыццё — рэч складаная. І вельмі рэдка каму даводзіцца прайсці бесклапотным сузіральнікам па яго часам вельмі няроўных дарогах.

І таму зусім дарэмна некаторыя бацькі стараюцца супакойваць сябе тады, калі размова ідзе аб так званых «цяжкасцях» выхавання дзяцей. «Ат, няхай гуляе, няхай бегае. Усё жыццё яшчэ наперадзе: паспее напрацавацца... Хопіць таго, што мы, бацькі, змалку змушаны былі зарабляць сабе на хлеб...»

Неразумна і дачаснае адмаўленне ад усяго і непатрэбныя «ахвяры» для дзяцей. «Няхай ужо дзесяці апранаюцца і абуваюцца ва ўсё новае, а наш час, бацькоў, прайшоў»...

І сапраўды, глядзіш, сын або дачка фарсяць у бастонавых касцюмах і крэпдэшынавых плацях, а бацькі, якія ўсё сваё жыццё аддалі дзесям, не маюць ні прыстойнай адзежы, ні абутку, каб выйсці, як гаворыцца, нават «на людзі».

Не дзіва, што «родным дзеткам» тады сорам ісці з уласным бацькам або маці!

І зусім іншае бачым мы ў тых сем'ях, дзе змалку дзесяці атрымліваюць неабходныя працоўныя навыкі, дзе змалку яны прывучаны паважаць працу старэйших, прывучаны берацьліва адносіцца да таго, што запрацавана іх бацькамі.

Многа цікавых кніг і карысных парад можна сустрэць у нашай літаратуре, прысвечаных выхаванню дзяцей у сям'і, прысвечаных «бацькам і дзесям». Як добра было-б, каб усе бацькі — і тыя, хто збіраеца стаць імі — сваёй настольнай кнігай выбрали «Кнігу для бацькоў» і «Лекцыі аб выхаванні дзяцей» А. С. Макарэнкі. Яны вынеслі-б адтуль шмат разумнага і карыснага.

Алена ВАСІЛЕВІЧ.

Рэдакцыя звяртаеца да сваіх чытачоў з просьбай на старонках нашага часопіса выказаць свае думкі па пытанню аб выхаванні дзяцей.

Пра Ашмянскі дом адпачынку маці і дзіцяці

Мільёны працоўных нашай краіны штогод праводзяць свой адпачынак у санаторыях і дамах адпачынку. Нямала выдатных здраўніц заходзіцца і на тэрыторыі нашай рэспублікі. Бабруйскі санаторый, дамы адпачынку ў Чонках, Ждановічах, Ашмянах, Блоні і многія іншыя сталі ўлюбёнымі месцамі адпачынку рабочых і службачых.

З года ў год дзяржава і профсаюзныя арганізацыі ўсё больш і больш сродкаў адпускаюць на забяспечанне здаровага, поўнацэннага адпачынку працоўных. Вельмі важна, каб гэтыя сродкі выдаткоўваліся строга па прызначэнню. У гэтай справе, як і ў любой іншай, недапушчальны абыякавасць і бескантрольнасць.

З мая 1951 года, згодна з разённем Упраўлення курортаў, санаторыяў і дамоў адпачынку, 75 месц у Ашмянскім доме адпачынку было адведзена для маці з дзецьмі да школьнага ўзросту. Гэтая здраўніца атрымала нават новую назыву: Ашмянскі дом адпачынку маці і дзіцяці. Ёй было дазволена мець дзве дадатковыя штатныя адзінкі: выхавацельніцы і няні. І памяшканне, і харчаванне — усё было прыстасавана для адпачынку маці з дзецьмі. У кнізе водзываў маці ад усёй души дзякавалі за тое, што ім далі магчымасць добра адпачынку.

Але прайшоў некаторы час, і сярод адпачываючых усё менш і менш сустракаліся маці з дзецьмі. У чэрвені бягучага года — у самы разгар адпускнай кампаніі — у Ашмянах адпачывала ўсяго сем маці з дзецьмі. Нажаль, гэты факт не выклікае трывогі ні ў профсаюзных арганізацыях, ні ва Упраўленні дамамі адпачынку. Ніхто як след не задумаўся над прычынай падобнай з'явы.

— Не гарэць-жа нашым пущёўкам. Няма маці з дзецьмі, няхай Ашмянскі дом адпачынку абслугоўвае звычайных адпачываючых, — вырашылі ў рэспубліканскім Упраўленні дамамі адпачынку.

Чаму-ж усё-такі няма маці з дзецьмі ў доме адпачынку? Няўжо мае рацыю загадчык аддзела соцстраху профсаюза работнікаў культуры тав. Смалякова, якая лічыць, што «проста няма жадаючых пахаць з дзецьмі адпачываць»? Справа, вядома, не ў гэтым. Справа ў першую чаргу ў тым, што многія профсаюзы, размяркоўваючы пущёўкі, падыходзяць да гэтага пытання вузка практычна — толькі з пункту погляду выгады.

Ужо дзе-дзе, а ў БРК саюза тавараў шырокага спажывання, дзе на прадпрыемствах у пераважнай большасці працуецца жанчыны, павінны быті-б разумець, як важна даць магчымасць працевітай работніцы-маці адпачынку з дзіцянем. Алэ ў гэтым профсаюзе і адказны сакратар тав. Грыўніна і іншыя работнікі абыякава заяўлі: «Лепш ахапіць пущёўкамі двух чалавек, чым выдаць іх адной работніцы для яе і яе дзіцяці».


На месцах так і робяць. Паколькі пущёўкі ў Ашмянах нічым не розняцца ад пущёвак у іншыя дамы адпачынку (у іх няма нават паметкі, для каго прызначаны), то

размяркоўваюць іх звычайнім падакам. На многіх прадпрыемствах нават не ведаюць пра існаванне такога дома адпачынку. Такія факты выяўлены на швейнай фабрыцы імя Крупскай, у друкарні імя Сталіна. З гэтых прадпрыемстваў не адпачывала ў Ашмянах ні адна маці з дзіцянем.

Неабходна прыняць заходы, каб Ашмянскі дом адпачынку маці і дзіцяці адпавядаў сваёй назве. Рэспубліканскі совет профсаюзаў павінен дабіцца, каб пущёўка ў гэтым доме адпачынку была са штампам «для маці і дзіцяці», каб быў вызначаны яе кошт і датацыя да яе.

Велізарнымі клопатамі акружаны маці і дзецы ў нашай краіне. Мільёны дзяцей школьнага і да школьнага ўзросту праводзяць лета ў піонерскіх лагерах, на дачах і ў іншых здраўніцах. Партыя і ўрад не шкадуюць для гэтага ні сродкаў, ні сіл.

Дом адпачынку маці і дзіцяці ў Ашмянах неабходна выкарыстаць як след. Адпачываць у ім павінны тыя, для каго ён прызначаны.



Няня: — З'ешце, хлапчаняткі, трохі кашкі, цёця-выхавацельніца пачытае вам цікавыя казкі!

Мал. Н. Гурло

МАМА, ПАЧЫТАЙ!

ГРЫБКІ — БАРАВІКІ

Малюнкі А. Волкава

Франц ВЕЙХЕЛЬТ

Раннія баравікі
Мы завем — «красавічкі».
Закрасуе ў полі жыта —
Так і высыплюць яны
Па мясцінах неабжыхтых
У гушчарніках лясных.

З лямца моху, з-пад ігліцы,
На вачах расце гарбок:
Каб дамок — дык не дамок,
Каб святліца — не святліца —
Пнецца к сонейку грыбок.

На бары, лясным прыволлі,
Пад кустамі, пад лаўжом
Поіць лета іх уволью
У ночы парныя дажджом.

Дзень-другі п'ючи патрошку
Вільгаць з дна духмяную,
Стане ў грыба тоўстай ножка,
Шапачка — крамянаю.
Вунь,

нібы на пагулянку,
Выйслі, клічуць хлапчукоў
На цяністую палянку
Сыраежкі і ваўнянкі,
І сям'я баравічкоў.

Саступі на бок з дарогі,
У бярэзік — і тады
З хрустам кінуцца пад ногі
Цэлым вывадкам грузды.
Глянь,

пад дубам, як акоран,
Здаравенны белы грыб!
Хочаш, рэж яго пад корань,
Хочаш, з коранем бяры.

Грыб на добрую вячэрку!
І не трэба лепшых страў:
Хлыне з кухні цёплы чэрвень
Пахам сонца, дрэў і траў.

Пераклаў з нямецкай мовы
Язэп СЕМЯЖОНАУ



Пасля суда

А. ШУРПАЧ

(Навела)

Мал. Ю. Пучынскага.

КАЦЯ вельмі спяшала дамоў. А тут, як наўмысна, снег цярушицы і цярушицы. Вечер падхоплівае калючыя крупінкі і балюча сцёбас па твары, парушицы вочы. Ногі раз'яджаюцца ў сыпучым снезе. А ў грудзях трывога: як там дома Паўлік, хто з ім і што з ім?

Каця думала, што не забавіца, вернеца дамоў завідна, пагэтаму нікога не папрасіла, каб пабыў з малым, паглядзеў за ім. Сын згадзіўся пабыць у хаце, толькі ўмову паставіў: купіць абавязкова машыну, што сама бегае. Каця ўспомніла пра сынаў наказ і памацала ў пакунку рабрыстую цацку.

Вярталася Каця з суда... Шэсць год таму назад выйшла яна замуж за Пятра Калуповіча. Родныя ды і многія са знаемых не райлі дзяўчыне звязваць лёс з ім. Адзіны сын у бацькоў. Песцілі яго змалку, у вялікія людзі мецілі вывесці, але сын не апраўдаў надзеі бацькоў, занадта разбесціўся. Але хіба-ж ты прыкрыкнеш на сэрца, як на неслухмянае дзіця? Выйшла. І вось цяпер...

Працаваў ён тады ў магазіне. Год пражылі яны разам, а ніводнай капейкі яго заработка не бачыла Каця. Усё ў яго была прычына: то мышы тавар папсавалі, то на складзе недадалі, то ablічыўся. Верыла яна спачатку гэтаму, ды нядоўга. Прыходзіў дамоў з работы амаль заўсёды выпіўши, часта прыводзіў з сабою кампанію. Прыносілі гарэлку, патрабавалі закускі. Патрабаваў заўсёды, каб смачны абед гатаўваўся, любіў абноўкі насіць. Не раз ляцела ў парог так старанна вымытая і адпраставаная сарочка. «На мяне людзі глядзяць! — кричаў ён, — а ты мне анучы падсоўваеш!» Каці іншым разам так хацелася пайсці ў кіно! Але сорам было прызнавацца, што няма грошей на білет... Потым нарадзіўся Паўлік. Усю пышчу шчырага сэрца перанесла яна на сына, на свайго блакітнавокага Паўку.

Пайшла ў звяно ільнаводчы, падвойны ўчастак сабе ўзяла. Дні і ночы аддавала рабоце і зарабляла многа. Да статак стаў у хаце. А людзі (былі і такія) зайдзросцілі нават; моў, чорт іх не бярэ, усяго хапае. Ды не ведалі яны, колькі слёз каштую гэты ўяўны дастатак.

...Рэвізія. У Пятра аказалася вялікая нястача: не прайшлі марна выпіўкі. Тады аднаго толькі баялася Каця, каб не судзілі Пятра. Такая ганьба! І пастаралася, каб не судзілі. Сама ў раён хадзіла, прасіла. Прышлося прадаць карову, забрала ўсе гроши з калгаса, што за лён прызначаліся: да капейкі пагасілі нястачу.

Супакойвала Пятра. Што-ж, бывае памылка! Не трэба лезці туды, дзе не ўмееш. Дорага каштуе ўрок, але-ж мы маладыя, здаровыя, удвух у калгас пойдзем, за год зноў нажывем усё. Пётра спачатку адмоўчваўся, быццам і згаджаваўся. А потым, калі прайшла атарапеласць, калі ён зразумеў, што мінуў кары, заяўіў, што ў калгас не пойдзе. Ён знойдзе сабе месца, дзе людзей паважаюць, прастору ім даюць. Моў, краіна вялікая. Звязаўся з Нупрэем Бабічам, самагоншчыкам. Суткамі не прыйду дамоў. А калі з'яўляўся п'янім, то кричаў: «Не разумеюць мяне тут. Я дакажу, што я! Загубіла ты мне жыццё!» — накідаўся ён на Кацю. А потым і з'ехаў. Куды — ніхто не ведаў. Пяць год не было ніякай чуткі і нарэшце, як снег на галаву, позва ў суд аб разводзе..

Усе гэтыя пяць год мала хто бачыў усмешку на твары Каці. Толькі дома з сынам цешылася. Па-ранейшаму ў полі працевала, лён расціла.

Прыехаў у родную вёску даўні сябрук дзяцінства, Сяргей. Яшчэ ў маладыя дзяўчыня гады ведала Каця, што Сяргей душу за яе гатоў аддаць, але Пётра заняў усё сэрца дзяўчыны. Тады Сяргей з'ехаў з вёскі. Некалькі год вучыўся і працаваў на заводзе. У родную вёску вярнуўся спецыялістам па электрычнасці, залатыя руکі ў чалавека.

Сяргей не назаляў Каці сваім прызнанням, не пытаў ні аб чым, нават пры сустрэчах больш маўчаў. Вялікай асалодай

для яго было сустрэцца з ёю ды хоць кроку са два праісціся поруч.

Падружыўся Паўлік з ім. Бывала, калі няма малога доўга з вуліцы, то Каця дасканала ведала, дзе шукаць яго: на электрастанцыі, у дзядзькі Сяргея. Цацкі яму майстраваў, з сабою на рэчку браў, у машыне катаў.

Неяк за вячэрай запытаў сын у Каці:

— Мама, а дзе наш тата?

Прыкусіла губу яна і адказала:

— Наш тата далёка-далёка, прыедзе хутка.

— Мама, калі не прыедзе тата, то я хачу, каб маім татам быў дзядзька Сяргей.

Нічога не сказала тады маці сыну, бо ў грудзях цяплілася надзея, што вернеца Пётра, даруе яна яму і крыўду, і страчаныя марна гады, даруе дзеля сына. І пасля такога рашэння яшчэ больш насцярожвалася яна.

А між тым, усё-ж чагосці недаставала. Такога неакрэсленага, але патрэбнага-патрэбнага. Не было таго, да чыіх шырокіх грудзей можна прытуліцца ў часе няўдачи або нягоды: апіраючыся на чую руку, лягчэй і ў жыцці крочыць. Мог быць такім Сяргей, але-ж дзеесьці ёсьць Пётра, бацька яе Паўліка...

Палахлівай птушкай білася сэрца ў Каці, калі яна пераступала парог суда. Урэшце, пасля доўгай разлукі яна ўбачыць таго, хто хоць і нямала гора прынёс, але каго яна так шчыра кахала...

...Не ўсё памятае Каця, што гаварыў Пётра на судзе. Ён нават не падняў вачэй, не глянуў на яе, не спытаў пра сына. Плёў нешта пра пачуцці, пра няўменне стварыць сямейны ўтулак... пра адкукацыю. Калі-ж спыталі суддзі яе, то Каця доўга не магла сабрацца з сіламі. Нарэшце, з густога месіва розных супярэчлівых думак выбілася дужае рашэнне: дарэмна яна спадзявалася, дарэмна хавала лепшае ў сваім сэрцы гэтому чалавеку. І цвёрда сказала, што не жадае яна жыць з гэтым чалавекам.

Так і суд рашыў, што прымірыць нельга...

Варочалася дадому ўжо з агнямі. Усю дарогу сціскаў грудзі балючи непакой: «Паўлік, сыночак мілы, як ты там адзін сядзіш у пустой цёмнай хаце?»

Каця, як магла, паскорыла хаду. Вось і першыя хаты вёскі. Яшчэ здалёк убачыла: у вонкіх яе хаты свеціцца агонь. «З кім-ж ён там?»

Ціхенька, з трывогай, узышла на парог, намацала клямку ў цёмныя сенцы і бясшумна адчыніла дзвёры ў хату.


Сяргей сядзеў за столом спіной да дзвярэй і майстраваў з дрэва Паўліку нейкую цацку. Паўлік, перавесіўшыся цераз табурэтку, прымасціўся поруч і не зводзіў вачэй з сяргеевых рук.

Першым адчуў яе прысутнасць у хаце і павярнуў галаву Сяргей. Не выпускаючы цацкі з рук, ён узняўся з крэсла, зрабіў крок на сустрач Каці.

— Мужчыны вы мае дарагі! — адчуваючы, як звалілася раптам з плеч цяжкай гара, ціха ўсклікнула Каця.

— Мама, глядзі, якую лодку зрабіў мне дзядзька Сяргей! — кінуўся да яе Паўлік.

— Бачу, усё бачу, сыночак... — падхапіла яго на руці Каця і пайшла да Сяргея.





„Полярная звезда“

[Да стагоддзя з дня выхаду першага нумара]

У сакавіку 1855 года нечакана памёр рускі цар-дэспат Нікалаі I. Гэтая вестка прынесла шмат радасці ўсім, хто шчыра ненавідзеў самадзяржаё, у тым ліку вялікаму рэволюцыянеру-дэмакрату А. I. Герцэну, які ў той час жыў у выгнанні ў Лондане. З нумарам англійскага «Таймса», які надрукаваў тэлеграму з Рачі, абрадаваны Герцэн кінуўся ў суседні пакой, да родных і сяброў, падняў усіх на ногі: «Я,— расказвае Герцэн,— шукаў дзяцей, хатніх, каб паведаміць ім вялікую навіну, і са слязьмі шчырай радасці на вачах падаў ім газету... Некалькі год звалілася ў мяне з плеч далоў, я гэта адчуваў».

Смерць некалі страшненага і жорсткага «тырана ў батфортах» акрыліла Герцэн надзей на магчымасць і непазбежнасць карэнных перамен ва ўнутранай палітыцы расійскага царызма, барацьбе з якім аддалі сваё жыццё лепшыя сыны нашай радзімы. Герцэн задумай выданне ў Лондане бесцэнзурнага часопіса для чытчоў у Рачі. Праз некалькі месяцаў, 25-га ліпеня 1855 года, у дзень дваццаць дзесятага гадавіны з дня пакарання царом пяці адважных рэволюцыянер-дзекабрыстаў, вышаў з друку першы нумар герцэнаўскага альманаха «Полярная звезда».

Гэтую назуву Герцэн запазычыў у альманаха дзекабрыстаў, які выдаваўся К. Рылевым і А. Бестужэвым у 1823—1825 гг. Дзекабрыцкая «Полярная звезда» была разгромлена, яна, як выразіўся Герцэн, «скрылася за хмарымі нікалаеўскага панавання»; цяпер-ж, калі ўсёмянія хмари рэакцыі са смерцю цара крыху рассеяліся, на гарызонце

грамадска-палітычнага жыцця зноў з'явілася «Полярная звезда» — дзецишча Герцэн. На тытульным лісце новага альманаха выразна вырысоўваліся профілі пакараных дзекабрыстаў, а ў якасці эпіграфа былі ўзяты ўрачыстыя слова з «Вакхіческай песні» бессмяротнага Пушкіна: «Да здравствует разум!». Гэтым падкрэслівалася пераемнасць рэволюцыйных ідэй і вызваленчай барацьбы двух пакаленняў рускіх рэволюцыянероў. «Полярная звезда» Герцэн, паводле слоў В. I. Леніна, узняла традыцыю дзекабрызма, развіла і паглыбіла яе.

Палітычная праграма, якую высунула і настойліва адстойвала «Полярная звезда», была выразнай і мэтаймклівой. Як указваў Ленін, у эпоху, калі жыў Герцэн, усе асноўныя грамадскія пытанні ў Рачі зводзіліся да барацьбы з прыгонным правам і яго рэшткамі. Неабходна, гаварыў Герцэн, хутчэй змыць з Рачі «ганебную пляму прыгоннага становішча», перадаць зямлю ў рукі сялян, выратаваць народныя масы ад непасільных урадавых падаткаў.

Царскі ўрад, напалоханы дзейнасцю «лонданскіх агіттараў», прымаў усялякія меры супроць пранікнення ў Рачію перыядычных выданняў Герцэна.

Але намаганні ўлад былі дарэмныя. Кніжкі «Полярной звезды» пранікалі ў самыя аддаленыя куткі краіны. Некаторыя артыкулы з яе перапісваліся ад рукі і размнажаліся ў сотнях новых экземпляраў. Факт велізарнай папулярнасці герцэнаўскай «Полярнай звезды» засведчыў дзекабрыст I. Якушкін. Ён пісаў, што альманах Герцэн з прагнай цікаўнасцю чытаюць у Сібіры і іншых месцах ссылкі.

У 1862 годзе, калі ў краіне ўзмацнілася палітычная рэакцыя, выданне «Полярной звезды» было спынена. К гэтаму часу Герцэн выпусціў сем кніжак альманаха. Апошняя, восьмая кнішка, з'явілася праз некалькі год, у 1869 годзе.

Выданнем «Полярной звезды» і «Колокола» Герцэн унёс неацанімы ўклад у развіццё прагрэсіўнай грамадской думкі ў Рачі і за рубяжком, у гісторыю рускага вызваленчага руху, у гісторыю рускага рэволюцыйна-дэмакратычнага друку. Мужны рэволюцыянер, палімъяны патрыёт, вялікі мысліцель, выдатны публіцыст і самабытны рускі пісьменнік, Герцэн, паводле слоў В. I. Леніна, «першы ўзняў вялікі сцяг барацьбы шляхам звароту да мас з вольным рускім словам».

Ф. КУЛЯШОУ

ЯН ГУС

540 год назад, 6 ліпеня 1415 года, на адной з невялікіх плошчай нямецкага горада Канстанцы было многалюдна. Сярод плошчы стаяў высокі слуп, ля падножжа яго ляжалі складзеныя штабелем дровы. Афіцыяльныя ўлады абвяцілі, што ў гэты дзень тут будзе спалены жывуцом «нераскайаны ерэтык» Ян Гус. Прыціхшы на тоўшчы чакаў, калі з'явіца асуджаны. Неўзабаве яго прывёў канвой. Худы, змардаваны, але з горда ўзнятай галавой, узышоў ён на касцёр. У апошнюю хвіліну, калі да дроў падносілі агонь, прысутны пры пакаранні імперскі чын яшчэ раз паспрабаваў прымусіць сваю ахвяру адрачыцца. Але асуджаны адказаў: «Як я пасмею глядзець у очы народу,



калі па маёй віне пахіснуцца яго спрадвечныя перакананні? Ніколі! Выратаванне столькіх душ народа для мяне даражэй за маё тленнае цела!» Па знaku чына касцёр запалілі. Хутка полымі ахапілі дровы, слуп і прывязанага да яго чалавека.

Так скончыў сваё славнае жыццё вялікі сын чэшскага народу, нацыянальны герой Чэхіі Ян Гус, з імем якога звязаны цэлы перыяд у гісторыі барацьбы чэхаў за свабоду і нацыянальную незалежнасць, у гісторыі развіцця чэшскай культуры.

Ян Гус — сын селяніна — нарадзіўся ў 1369 г. у Поўднёвай Чэхіі. З цяжкасцямі паступіўшы ў Пражскі юніверсітэт, ён хутка паказаў вялікія здольнасці да навукі. Пасля заканчэння ўніверсітета ён быў пакінуты там у якасці выкладчыка. Неўзабаве яго прызначаюць дэканам, а потым і рэкторам ўніверсітэта. Адначасова яму прысвойваюць чын свяшчэнніка і прадстаўляюць месца працавання падарак і адигралі выключную ролю ў гісторыі нацыянальна-вызваленчай барацьбы чэшскага народа.

У сваіх пропаведзях, якія ён, насуперак рымскім традыцыям, што патрабавалі працаведцаў на лацінскай мове, чытаў пачэшскую, Гус гнеўна асуджае сквапнасць і прадажнасць католіцкага духавенства, рашуча выступае супроць гандлю індульгенцыямі (своеасаблівымі пасведчаннямі аб адпушчэнні грахоў), які набываў к тому часу самы цынічныя харктар, выступае супроць буйнай царкоўнай уласнасці.

Зразумела, што рымская каталіцкая царква і нямецкія феадалы павялі супроць Гуса і яго прыхільнікаў шалённую барацьбу. Рымскі папа двойчы адлучаў яго ад царквы.

У снежні 1412 г. па загаду караля Гус пакінуў Прагу і пасяліўся ў Поўднёвой Чэхіі. Тут ён працаваў сярод сялян, перакладаў біблію на чэшскую мову і займаўся стварэннем чэшскага правапису, які ў асноўным захаваўся і да нашага часу.

Нягледзячы на праследаванні і высылку Гуса, погляды яго пашыраліся не толькі ў Чэхіі, але і ў іншых краінах. Так, яго сябра і паслядоўнік Іеронім Пражскі, якога пазней таксама напаткаў лёс Гуса, падарожнічаў па гарэдах Польшчы і княстве Літоўскім, распаўсюджваючы ідэі Гуса, ідэі чэшскай рэформацыі. Быў ён і ў Віцебску і ў Пскове. Усюды яго выступленні выклікалі вялікі ўздым сярод насельніцтва.

У 1414 г. каталіцкая царква склікала спецыяльны сабор у Канстанцы. Галоўнай задачай сабора была барацьба з «чэшскай ерасью», як гаварылі рымскія царкоўнікі. На сабор быў выкліканы і Ян Гус. Нягледзячы на папярэджанні сяброў ад небяспечнасці падарожжа, Гус выехаў у Канстанцу. Праз некалькі дзён яго арыштавалі і кінулі ў турму. Нямецкі імператар Сігізмунд, які абяцаў гарантаваць Гусу бяспеку, нічога не зрабіў, каб вызваліць яго. Гусу было прад'яўлена фальсіфікаване абавінавачанне. Судовы працэс вёўся незаконна, і хутка Гус, які адмовіўся публічна адрачыцца ад сваіх поглядаў, быў асуджаны як «персанальны ерэтык» і 6 ліпеня 1415 г. жывуцом спалены на вогнішчы.

Смерць Гуса выклікала саўладчыну буру народнага гневу. У Празе выбухла паўстанне. Яно паклала пачатак так званым гусіцкім войнам, якія доўгі час узрушалі феадальны парадак і адигралі выключную ролю ў гісторыі нацыянальна-вызваленчай барацьбы чэшскага народа.

Н. ІГНАТАЎ


Студэнтка БДУ імя Леніна Р. Лях о-
віч просіць расказаць аб сучасных
шлюбна-семейных адносінах у Кітаі.
Задавальняем просьбу.

Дэмакратызация шлюбна-семейных адносін у Кітайской Народной Рэспубліцы

У МАІ гэтага года кітайскі народ адзначаў пяцігоддзе з дня ўвядзення ў краіне новага закона аб шлюбе. Бяспрайным і прыгнечаным было становішча жанчыны ў старым гамінданаўскім Кітаі. Нараджэнне дзяўчынкі лічылася няшчасцем для сям'і. У радзе раёнаў існаваў варварскі звычай, які дазваляў забойства нованараджанай дзяўчынкі. Жанчына не магла свабодна распараджацца сваім лёсам. Пытанне аб шлюбе вырашалася галавой сям'і галоўным чынам з улікам маёмысных інтарэсаў. Муж і жонка нярэдка нават не ведалі адзін другога да вяселля. Малалетніх дзяўчынак аддавалі ў якасці нявест у сям'ю будучага мужа, дарослых жанчын прымушалі да ўступлення ў шлюб з падлеткамі. Паводле сведчання вядомага кітайскага пісьменніка Чжао Шу-лі за ручыны з 7—8-гадовымі дзяўчынкамі былі такі-жэ звычайнай з'явай, як шлюб дарослай жанчыны з 10—15-гадовым падлеткам (Чжао Шу-лі «Жанцьба маленъкага Эр Хэя», «Рэгістрацыя шлюбу» і інш.).

Здрада мужу лічылася найцяжэйшим крымінальным злачынствам. Для мужчын-жэ, асабліва са старой феадальнай знаці, фактычна дазвалялася многажонства. Развод па жаданню жанчыны амаль не дапускаўся. Нават смерть мужа не давала ёй права на ўступленне ў новы шлюб. Такі-жэ дэспатычны, феадальны характар насілі адносіны бацькоў і дзяцей.

Простыя людзі Кітая здаўна імкнуліся да вольнага шлюбу і шчаслівага сямейнага жыцця. Але толькі звяржэнне антынароднага гамінданаўскага рэжыму стварыла неабходныя ўмовы для правядзення сапраўды дэмакратычных пераўтварэння ў краіне, у тым ліку і ў галіне шлюбна-семейных адносін. Агульная праграма, прынятая Народным палітычным кансультатывным Советам Кітая хутка пасля ўтварэння КНР, замацавала роўнаправіе мужчыны і жанчыны ва ўсіх галінах эканамічнага, палітычнага і культурнага жыцця. Праграма ўвяла свабоду шлюбу як для мужчын, так і для жанчын. Гэтае палажэнне атрымала далейшае развіццё і канкрэтызацыю ў законе аб шлюбе, які ўступіў у сілу з 1 мая 1950 г. У арт. 1 закона гаворыцца: «Уводзіцца ў дзеянне новая дэмакратычная сістэма шлюбу, заснованая на вольным выбары ўступаючых у шлюб, аднашлюблівасць, роўных правах мужчын і жанчын і ахове інтэрэсаў жанчын і дзяцей» (КНР, законы і пастановы).



Дзяўчынка з дзіцячага сада горада Чунціна вучыцца лічыць.

Вядома, што раннія шлюбы шкодна адбіваюцца на здароўі няпоўналетніх мужа і жонкі (асабліва жанчыны) і дзяцей. Улічваючы гэта, закон устанавіў 18-гадовы шлюбны ўзрост для жанчыны і 20-гадовы для мужчыны. Забараняюцца шлюбы з блізкімі роднымі, а таксама з асобамі, якія хварэюць некаторымі цяжкімі хваробамі і не могуць мець дзяцей. Адміняеца стары звычай прыёму ў сям'ю дзяўчынкі у якасці нявест для сыноў, дазваляеца ўдовам уступаць у новы шлюб. Адносіны бацькоў і дзяцей, згодна закону, павінны будавацца на ўзаемнай павазе і падтрымцы. Правы пазашлюбных дзяцей цалкам прыроўнены да правоў дзяцей, якія нарадзіліся ў законным шлюбе. Забойства нованараджаных праследуецца як найцяжэйшае крымінальнае злачынства. Змагаючыся за стварэнне сапраўды трывалай сям'і, заснаванай на ўзаемным пачуцці мужа і жонкі, закон устанавіў дэмакратычны парадак растаржэння шлюбу. Ва ўмовах барацьбы за стварэнне новай сям'і адсутніць свабоды разводу азначала-б, паводле слоў В. I. Леніна, «...звышпрыцясненне прыгнечанага полу, жанчыны, — хоць зусім не цяжка скеміць, што прызнанне свабоды пакідання мужоў не ёсць запрашэнне ўсім жонкам пакідаць».

Шлюб скасоўваецца ў народным судзе па заяве зацікаўленых мужа і жонкі. Суд можа прымірыць бакі, але не можа адмовіць у разводзе пры адсутніці прымірэння. У выпадку ўзаемнай згоды мужа і жонкі на развод звароту да суда не патрабуеца — развод афармляеца непасрэдна ў раённым народным урадзе. Раённы ўрад, як і суд, абавязаны прыняць усе меры для прымірэння мужа і жонкі. Муж не мае права патрабаваць разводу з цяжарнай жонкай аж да нараджэння дзіцяці. Скасаванне шлюбу з мужам, які знаходзіцца ў арміі, патрабуе яго згоды. Развод

не вызваляе бацькоў ад уплаты аліменту на ўтрыманне дзяцей. У пэўных выпадках права на ўтрыманне мае таксама і разведзеная асоба. Гэтая норма ў першую чаргу абараняе інтэрэсы разведзенай жонкі.

Новы закон аб шлюбе сустрэў гараче ўхваленне і падтрымку ва ўсіх перадавых людзей Кітая. Ужо ў першыя гады пасля выдання закона вялікая колькасць шлюбаў была заключана на новай дэмакратычнай аснове. Вядомы нават выпадкі ўступлення ў шлюб па новому закону служыцеляў культа. Спачатку пасля выдання закона павялічвалася колькасць разводаў. Гэта немінучы і законамерны вынік барацьбы за разбурэнне старой феадальнай сям'і. Улічваючы, што новы закон накіраваны супроты спрадвеку ўсталяваных адносін і перажыткаў у сям'і, ЦК Компарціі Кітая і Цэнтральны народны ўрад патрабавалі самых сур'ёзных і ўдумлівых адносін да правядзення яго ў жыццё.

У першай палове 1954 г. Компарція і ўрад разгарнулі і ўзначалі ўсенародную кампанію за правядзенне ў жыццё закона аб шлюбе і пропаганду яго сярод насельніцтва. Каля 300 тысяч пропагандыстаў было прыцягнута да ўдзелу ў гэтым масавым руху. Велізарная роля ў справе пропаганды новых дэмакратычных прынцыпаў адводзіцца такім сродкам масавай агітацыі як друк, радиё, кіно, тэатр. Актыўны ўдзел у барацьбе за новую сям'ю і новыя адносіны ў сям'і прымаюць кітайскія жанчыны. Асноўныя дэмакратычныя прынцыпы шлюбна-семейных адносін у Кітаі атрымалі канчатковое замацаванне ў Канстытуцыі КНР, прынятай 20 верасня 1954 года першай сесіяй Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў першага склікання.

В. ВАЛАЖАНІН,
кандыдат юрыдычных навук.

Навучыце дзіця накрываць на стол

Удзел дзіцяці ў хатнай гаспадарцы выхоўвае ў ім уважлівія і клапатлівія адносіны да навакольных, дысцыплінаванасць, акуратнасць і прывівае карысныя бытавыя навыкі.

Адным з хатніх абавязкаў, выкананне якога ва многіх сем'ях дару чаюць дзесяцам школьнага ўзросту, з'яўляецца сервіроўка стала. Яна не патрабуе вялікай затраты часу, прывучае дзіця да парадку, ахайнасці, развівае эстэтычнае пачуцце і густ. Акуратна накрыты стол выклікае добры апетыт і пачуцце прыемнасці.

Калі дзіця дапамагала дарослым накрываць на стол або рабіла гэта самастойна, яно, седзячы за столом, звычайна само стараецца трymаць сябе як мага лепш, каб не парушаць толькі што створаны ім-жа парадак на стале.

Як-жэ трэба накрываць стол і навучыць гэтому дзіця школьнага ўзросту? Такое пытанне цікавіць маладых, недастаткова спрэтыкаваных бацькоў. Перш за ўсё пакажыце дзіцяці, як расцяліць сурвэтту. Рассцяліць сурвэтту трэба такім чынам, каб яе загладжаная складка знаходзілася на сярэдзіне сталя.

Затым расставіць талеркі. Бліжэй да цэнтра стала паставіць хлебніцу або талерку з тонкімі лустачкамі белага і чорнага хлеба. Побач з хлебніцай — судок з соллю, перцам, гарчыцай, воцатам. Да гарчыцы і салонкі пакласці маленькія лыжачкі або лапатачкі.

Калі да абеду падаюцца закускі, іх таксама расставіць у цэнтры стала. Бляшанкі з кансервамі ставіць на талерачкі і на іх-жэ класці відэлец да рыбных кансерваў і лыжачку да гароднінных.

ПАРАДЫ ЎРАЧА

ЯК ПРАВІЛЬНА ХАРЧАВАЦЦА

Правільнае харчаванне адыгрывае вялікую ролю ў захаванні здароўя і праца-здольнасці чалавека, папярэджвае рад вострых і хранічных захворванняў.

Ежа, якая прымаецца чалавекам, прызгаранні ў арганізме ўтварае цяпло, падтрымлівае пастаянную тэмпературу цела і ператвараецца ў рознастайную энергію, якая праяўляецца ў работе ўнутраных органаў, мышчаў і нервовай сістэмы.

У нармальных умовах цела дарослага чалавека звычайна мае пастаянную вагу. Пры ўзмоцненай работе арганізму атрымлівае дадатковую энергию ў большай колькасці ежы. Аднак калі чалавек з'ядзе больш, чым яму патрэбна, арганізм не засвойвае лішнія яды. Пераяданне, асабліва ў пажылым веку, — вельмі шкодная звычка.

Для роўнавагі арганізма неабходны дзве ўмовы: 1) чалавек павінен есці столькі, колькі патрэбна для падтрымання жыццедзейнасці; 2) яда павінна быць поўнацэннай у сэнсе суадносін бялкоў,

для кожнага з абедаючых належыць ставіць адну вялікую мелкую талерку, а на гэтую талерку — маленкую закусачную. Калі к абеду падаюцца піражкі, то злева ад вялікай талеркі паставіць яшчэ і піражковую невялікую талерачку. На гэтую-ж талерачку можна класці лустачку хлеба.

Справа ад вялікай талеркі класці нож — вострым бокам да талеркі, — і лыжку. Злева ад талеркі — відэлец. Лыжкі і відэльцы павінны ляжаць увагнутым бокам уверх. Такое размяшчэнне гэтых прыбораў зручна таму, што нож і лыжку заўсёды трymаюць правай рукой, а відэлец — часцей за ўсё левай.

Наогул накрываць на стол трэба так, каб нікому не даводзілася рабіць лішніх рухаў.


Паверх закусачнай талеркі класці сурвэтку. Вельмі зручны гатовыя папяровыя сурвэткі.

Калі к абеду падаецца фруктовая або мінеральная вада, то для яе перад кожнай вялікай талеркай трэба паставіць бакал або шклянку.

Пасля закусак падаюць суп, загадзя прыбраўшы са стала скарыстаныя закусачныя талеркі.

Да міскі падаюць вялікую супавую лыжку.

У склад харчовага рацыёна дарослага чалавека супы ўваходзяць штодзённа ў колькасці 450—500 г. Гэта значыць, што ў звычайную глыбокую талерку суп павінен быць наліты да першага борціка (2,5 шклянкі). Калі хто-небудзь хоча пабольш супу, лепш наліць яшчэ раз, чым напаўняць талерку да краёў з рызыкай разліць суп на сурвэтту.



Пасля супу са стала прыбраць глыбокія талеркі і лыжкі і паставіць на сярэдзіну стала блюда з другім. Другое блюдо або гаспадыння, або самі абедаючыя накладваюць на мелкія талеркі. Да блюда з другім падаваць адну агульную лыжку або спецыяльныя вялікія відэлецы.

Перад падачай к сталу кампоту, марожанага, кісялю са стала зняць усю пасуду, прыбраць усе прыборы, судкі, салонкі, хлебніцу і старанна змесці ўсё крошки.

Салодкія стравы, такія як кісялі, кампоты, марожанае, крэмы і да т. п. падаваць у спецыяльных вазачках, пастаўленых на сподачкі. На сподачку павінна ляжаць чайная лыжка.

Калі на трэцяе блюда — фрукты, то рэкамендуюцца для кожнага з абедаючых падаць талерачку, нож і відэлец.

тлушчаў і вугляводаў, а таксама вады, мінеральных солей і вітамінаў.

Бялкі — галоўная састаўная частка ўсякага жывога арганізма, з іх утвараецца 85% усіх цвёрдых частак цела (шкілета). Бялкі патрэбны для харчавання мозгу, нервовай сістэмы.

Сутачны мінімум дарослага чалавека 80—120 грамаў бялкоў. Найбольш поўнацэнныя бялкі — малочны, яечны, з печані і почак. На другім месцы стаяць бялкі з мяса і рыбы. Затым раслінныя бялкі — рис, бульба, хлеб і крупы. Арганізм, пазбаўлены гэтага мінімуму, выдаткоўвае ўласныя бялковыя запасы, што з'яўляецца для яго вялікай стратай.

Лепшай трэба лічыць яду з аднолькавай колькасці жывёльных і раслінных бялкоў. Галоўнымі крыніцамі цеплавой энергіі з'яўляюцца тлушчы. Тлустая яда дае найбольшае адчуванне насычэння. У суткі чалавеку патрэбна 60—90 г тлушччаў. Пры вялікіх халадах, цяжкай фізічнай работе, пры неабходнасці ўзмоцненага харчавання хворых патрэбна ў тлушчах узрасце да 120—150 г.

Важнае значэнне ў рацыёне чалавека маюць вугляводы, галоўнымі крыніцамі якіх з'яўляецца гародніна, буракі, бульба, фрукты, малако, цукар, мёд.

Вугляводы служаць крыніцай цеплавой энергіі. Пры багатым кармленні вугляводамі арганізм эканоміць свае бялкі. Вугляводы часткова ператвараюцца ў тлушч, што садзейнічае накапленню вагі. Яны з'яўляюцца смакавым фактарам, крыніцамі вітамінаў, асабліва В і С. Дарослому чалавеку патрэбна 400—500 г вугляводаў у суткі, пры ўзмоцненай фізічнай работе 600—700 г.

Абавязковай умовай нармальнай жыццедзейнасці з'яўляецца насычанасць клетак вадой. Вада складае 2/3 вагі цела. Сутачная патрэба здаровага чалавека ў вадзе — калія трох літраў, з іх 5/6 арганізм атрымлівае ў выглядзе харчавання, у якім да 40% вады, а 1/6 утвараецца ў выніку акісліальных працэсаў.

Пры недахопе вады парушаюцца стрававальныя функцыі арганізму, абязводжваюцца тканкі, і чалавек адчувае па-

кутлівую смагу, якая пераносіцца цяжэй, чым голад і хутчэй вядзе да знесілення.

Сутачная патрэба арганізма ў кухоннай солі 6—8 г. Паколькі кухонная соль знаходзіцца ў малаце, мясе і хлебе, то пры змяшанай ежы чалавеку патрэбна крыху кухоннай солі ў якасці смакавай прыправы.

Найбольш багата мінеральнымі солямі раслінная ежа, асабліва зяленіва і фрукты. У іх знаходзіцца ўсе патрэбны арганізму солі, за выключэннем кухоннай. Мінеральная солі ўваходзяць часткова ў склад клетак.

Акрамя асноўных прадуктаў харчавання, чалавеку патрэбны вітаміны. Адсутнасць іх прыводзіць да розных захворванняў: курынай слепаты, рахіту і інш. Частка вітамінаў трапляе ў арганізм з такімі прадуктамі, як зяленіва, вотруб'е, дрожджы. Вітаміны знікаюць пры няправільнай апрацоўцы прадуктаў. Так, напрыклад, доўга гатаванае малако, салёнае масла, ачышчаны рыс, вывараная або кансерваваная гародніна і мяса пазбаўлены большай часткі сваіх вітамінаў.

Пажыўнасць ежы вызначаецца калорыямі, г. зи. колькасцю цяпла, якое ўтвораецца ў арганізме чалавека пры згаранні (акісленіі) ежы. Адна калорыя (малая) роўна колькасці цяпла, неабходнага для награвання аднаго грама вады на адзін градус.

Адзін грам вуглявода, таксама як і адзін грам бялка, даюць па 4,1 калорыі. Адзін грам тлушчу дае 9,3 калорыі.

Вылічана, што дарослы чалавек сярэдняга росту і вагі пры сярэднім рабочай нагрузкы павінен спажываць у суткі каля 3 тысяч калорый, або 40 калорый на адзін кілограм вагі.

Пры работе, пераважна мышачнай, патрабуецца ежа з больш высокай калорыянасцю (мяса, хлеб, тлушчы). Пры разумовай працы, акрамя бялковай ежы, вельмі важны прыём мінеральных солей і вітамінаў для запаўнення затрат нервовай сістэмы і залоз унутранай секреціі.

Рациональны сутачны стол пры 3 тысячах калорыях у асноўным павінен складацца з наступных прадуктаў: мяса, або рыбы 150—200 грамаў, хлеба чорнага — 250—300 грамаў, хлеба белага — 200 грамаў, масла слівачнага — 40—50 грамаў, масла расліннага — 5 грамаў, цукру — 50—70 грамаў, гародніны — 200 грамаў, малака — 250 грамаў, бульбы — 500 грамаў, крупу — 40 грамаў.

Звычайна чалавек есць трэ разы ў суткі, але многія людзі з нахільнасцю да пайнаты карыстаюцца двухразовым харчаваннем.

Работамі совецкіх вучоных навукова доказана, што саме мэтазгоднае для чалавека чатырохразовое харчаванне з прамежкамі праз кожныя 4 гадзіны.

Для здаровага чалавека рэкамендуецца рэжым чатырохразовага і як мінімум трохразовага харчавання і катэгічна адхіляецца двухразовое харчаванне.

Снеданне дае зарадку арганізму для працоўнага дня. Пры выхадзе на работу нашча працаздольнасць значна ніжэй, чым пасля снедання.

Некаторыя рабочыя і служачыя, вылішы нашча шклянку чаю або кофе, наядоўца ў час абедзеннага перапынку, што шкодна для арганізма.

Як паказваюць доследы, вялікія прыёмы ежы (звыш 1000 калорый) выклікаюць у першую гадзіну пасля абеду

санлівы стан, паніжэнне працаздольнасці, зніжэнне ўвагі, павышэнне тэмпературы цела.


Вырашана таксама і пытанне аб вячэры. Невялікія порцыі яды, прынятай за 1—2 гадзіны перад сном, выклікаюць больш спакойны і здаровы сон, чым яда, прынятая ў вялікай колькасці. Пры чатырохразовом харчаванні чацверты прыём ежы павінен быць за гадзіну да сну з тым, каб перапынку да ранішняга снедання не перавышаў 10 гадзін.

Для працуючых на начных зменах рэжым харчавання наступны:

Першае снеданне пасля работы не павінна быць сътнім, каб забяспечыць спакойны сон і адпачынак. Пасля сну — сътны абед, перад адыходам на работу — вячэра і ў начны час, пры перапынку ў рабоче, лёгкая закуска, якая запіваецца салодкім чаэм.

Харчовы рациён для хворага чалавека ў кожным паособным выпадку трэба ўзгадняць з лечачым урачом.

А. ІОФЕ



Барацьба са шкоднымі насякомымі

Ад з'яўлення шкодных насякомых лепиш за ўсё засцерагае чистата ў жылым памяшканні і на кухні, чистата пасцелі, цела, бялізны і верхняга адзення.

Тараканы жывяцца крошкамі хлеба і рэшткамі ежы, якія яны знаходзяць на падлозе, на бруднай пасудзе, у смяццёвым вядры. Поўзаючы па рознага роду адкідах, а таксама па прадуктах і пасудзе, тараканы забрудняюць ежу і могуць занесці туды мікробы, якія выклікаюць захворванні, і яйкі глістоў. Каб пазбавіцца ад тараканаў, не трэба пакідаць нанач рэшткі ежы, брудную пасуду, няшчыльна прыкрытае смяццёвае вядро. Харчовыя прадукты і піццёвую ваду трэба захоўваць так, каб яны былі недаступны для тараканаў. Неабходна старанна замазаць усе шчыліны ў сценах, на падлозе і каля печы, дзе тараканы могуць схавацца днём.

У месцах, дзе скапляюцца шмат тараканаў, нанач трэба раскідаць кавалкі хлеба, змяшаўшы іх з атрутным для тараканаў парашком здробненай буры (буру трэба папярэдне пракаліць на патэльні) або прапітаўшы хлеб растворам борнай кіслаты (1 чайнай лыжка на шклянку вады). Атручаную прыманку кладуць некалькі начэй запар, а раніцай прыбіраюць. Месцы, дзе гнядзяюць тараканы, трэба таксама абварваць варам.

Блохі адкладваюць свае яечкі ў сухім смецці, якое скапляюцца ў шчылінах падлогі, у пыле пад ложкам, пад шафай. Стараннае прыбіранне, штотыднёвае мыцце падлогі цёплай вадой з дадаткам карасіны (4 столовыя лыжкі на вядро) і замазванне шчылін — лепшы сродак пазбавіцца блох. Летам карысна накідаць на падлогу свежага палыну.

Клапоў зішкаюць гарачай парай або крутым варам. Варам абварваюць ложак, матрац і ўсе шчыліны ў сцяне, каля якой стаіць ложак. Гэта трэба рабіць кожны тыдзень да таго часу, пакуль клапы не будуць цалкам зішчаны. Шчыліны і невялікія паглыбленні ў сценах (напрыклад, там, дзе быў убиты цвік) трэба замазаць мылам або стальярным kleem.

Адзін з лепшых сродкаў для барацьбы з клапамі, вошамі, блыхамі, тараканамі і іншымі відамі насякомых-шкоднікаў з'яўляецца парашок ДДТ (ДДТ — гэта скарочаная назва прэпарата «дыхлор-дыфеніл-трыхлорэтан»).

Гэты парашок паражает нервовую сістэму насякомых і выклікае ў іх параліч. Паралізаваныя насякомыя часам застаюцца жывыя яшчэ на працягу некалькіх дзён, але перастаюць рухацца і адкладваць яйкі.

Парашок насыпаюць у шчыліны, за пілітусы, за шпалеры, у ложкі — ва ўсе месцы, дзе звычайна гнядзяюць клапы. Тут парашок павінен заставацца як мага больш. Можна карыстацца парашком ДДТ і для знішчэння тараканаў, але нельга пакідаць яго ў тых месцах, дзе ён можа дакранацца да ежы.

Калі пасыпаць парашком ДДТ бялізу і адзенне, то насякомыя, якія знаходзяцца на іх, гінуць.

ДДТ можна ўжываць і для барацьбы з муҳамі. Для гэтага парашок трэба развесці ў вадзе, каб атрымалася вадкасць белага колеру. Месцы, на якія найбольш садзяцца муҳі, праціраюць анучай, змочанай гэтай вадкасцю. Пры дакрананні з паверхні, пакрытай завіссю, насякомыя гінуць.

Для барацьбы з насякомымі-шкоднікамі рэкамендуецца ўжываць гексахларан. І ДДТ і гексахларан доўга захоўваюць свае пагубныя для насякомых уласцівасці, трэба толькі па магчымасці больш не страсаць парашок з тых рэчаў, якія ім абсыпаны. На яйкі насякомых ні ДДТ, ні гексахларан не дзейнічаюць, таму неабходна паўтараць апрацоўку некалькі раз праз кожныя пяць — шэсць дзён.

Прымняючы ДДТ і гексахларан, неабходна сачыць, каб гэтая атрута не трапіла на ежу і пасуду. Нельга апрацоўваць гэтымі прэпаратамі шафы, сталя, паліцы і іншыя месцы, дзе захоўваюцца прадукты.

Цэнтральны інстытут санітарнай асветы
Міністэрства аховы здароўя СССР.

Беларускія стравы



БОРШЧ БЕЛАРУСКІ

Косці ад вяндліны 100 г, ялавічына 100 г, сасіскі 20 г, буракі 110 г, бульба 150 г, морква 25 г, пятрушка 10 г, цыбуля рэпчатая 20 г, тамат-пюре 25 г, сала свіное 10 г, мука пшанічная 5 г, цукар 5 г, воцат 6%-ны 5 г, смятаны 15 г.

Косці ад вяндліны вараць разам з мясам. Нацынаваныя саломкай моркву, пятрушку, цыбулю злёгку падсмажваюць, затым дадаюць тамат-пюре і смажаць яшчэ 10 хвілін. У бульён кладуць парэзаную кубікамі бульбу і, калі бульён згатуецца, закладваюць загадзя звараныя ў лупінах, ачышчаныя і нацынаваныя саломкай буракі, злёгку абсмажаную муку і карэні, усё вараць 10—15 хвілін, затым запраўляюць цукрам і воцатам. Падаюць з мясам, сасіскамі і смятанай.

СУП ГРЫБНЫ З ВУШКАМИ

Вушкі: грыбы белыя сушаныя 20 г, цыбуля рэпчатая 20 г, масла раслінае 15 г, мука пшанічная 60 г, воцат па смаку.

Звараных грыбоў і цыбулі фарш, а з адвару і 10 г. муки—пюрападобны суп, які запраўляюць воцатам. З рэшты муки замешваюць прэснае крутое цеста і рыхтуюць вушкі з грыбным фаршам (падобныя да калдуноў), якія абсмажваюць з раслінным маслам і кладуць пры падачы ў суп.

ГАЛКІ РЫБНЫ

Судак 334 г, цыбуля рэпчатая 30 г, мука бульбяная 15 г, вада або малако 60 г.

Мякаць судака прапускаюць праз мясарубку разам з цыбуллю, дадаюць муку, соль, перац, ваду і перамешваюць.

З масы робяць клёцкі па 2—3 шт. на порцию, якія вараць ў салёной водзе. Падаюць клёцкі ў халодным выглядзе з соусам або з хрэнам. Можна гатаваць гэтую страву і з іншых відаў рыбы.

БУЛЬБЯНЫЯ КРАКЕТЫ З МЯСАМ

Бульба 400 г, яйкі 1/2 шт., свініна 90 г, цыбуля рэпчатая 35 г, сала таплёнае 20 г, мука пшанічная 10 г, сухары 20 г, смятана 25 г.

Сырую бульбу расціраюць на цёрцы і адкідваюць на сіта. Пасля таго, як вадкасць сцячэ, дадаюць сырый яйкі, соль і перамешваюць. Для фаршу сырную прапускаюць праз мясарубку, дадаюць соль, перац, злёгку падсмажаную цыбулю. З бульбяной масы фармуюць невялікія шарыкі, фаршируюць іх свінінай, закатаюць у муцэ і абсмажваюць у тлушчы, затым кладуць у кастрюлю, падіваюць тлушчам і тушаць. Падаюць у гарачым выглядзе са смятанай.

ПІРОГ З ЯБЛЫКАМИ

Мука пшанічная 55 г, смятана 10 г, цукар-пясок 8 г, яйкі 1/10 шт., яблыкі сушаныя 5 г, дрожджы 1,5 г.

Рыхтуюць цеста і дадаюць у яго папярэдне змоцаныя, дробна нарезаныя яблыкі. Калі цеста паднімецца, яго раскладаюць на бляху і даюць расстаяцца, затым выпякаюць. Выпечаны пірог змазваюць зверху густым цукровым сіром. Замест смятаны можна выкарыстаць кісле малако.

Заўвага: Увесе разлік прадуктаў даеца на адну порцию. У залежнасці ад колькасці чалавек у сям'і трэба павялічыць норму прадуктаў.

ЯК МЫЦЬ ВЫРАБЫ СА ШТУЧНАГА ШОУКУ

Вырабы са штапельнага палатна, віскознага і іншых відаў штучнага шоўку, а таксама са штучнага шоўку з баваўнянай пражай рэкамендуецца мыць у цёплым мыльным растворы з багатай пенай пры тэмпературе не больш 40° С. некалькі раз злёгку адціскаючи выраб рукамі.


Затым выраб старанна прамываецца ў цёплай чистай водзе і прапалоскаеца ў халоднай.

Для прыгатавання мыльнага раствора і прамыўкі пасля мыцця належыць змякчыць ваду нашатырным спіртом (1 столовую лыжку на 5 літраў вады).

Пасля таго, як з вымытага вырабу сцячэ вада, яго закатаюць для прасушки ў чистую прасціну або ручнік.

КРАСВОРД

Склада М. Жорава



На горизанталі: 1. Наскок. 4. Водгуле. 5. Байка Крылова. 7. Службовая паездка. 9. Багацей. 10. Сугучнасць. 12. Птушка. 14. Хвароба. 16. Пляцоўка для скачак. 17. Адзін з відаў аўтамабіля. 19. Дакор. 20. Вінтавая нарезка. 21. Практыкант. 22. Тканіна. 24. Павозка з кулямётам. 26. Горад у Горкаўскай вобласці. 28. Прыстасаванне для ўключэння машины ў электралінію. 30. Думка. 32. Зіхценне. 35. Ралтоўная хімічна рэакцыя. 36. Навука. 37. Бег каня. 38. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка. 39. Орган абароны і нападу ў пчалы.

На вертыкалі: 1. Змесціва цукеркі. 2. Дрэва. 3. Узнагарода за працу. 4. Конь-скакун. 6. Нябеснае свяціла. 7. Чалавек, які тайна перавозіць тавары за граніцу. 8. Прывучванне раслін да новых умоў жыцця. 9. Песня Маякоўскага. 11. Марка папярос. 12. Урачыстая песня. 13. Від сувязі слоў у сказе. 14. Жывёла цёплых краін. 15. Узараная зямля. 16. Атрутны газ. 18. Невялікі літаратурны твор. 22. Беларускі дзіцячы пісьменнік. 23. Хлусня. 25. Жыхар краін Блізкага Усходу. 27. Плод. 29. Драпежны звер. 31. Грыб. 33. Магазін. 34. Сход. 35. Месца, куды адлятаюць птушкі ўвесень.

АДКАЗ НА РЭБУС, ЗМЕШЧАНЫ Ў № 6 ЧАСОПІСА:

«Тыгры магутны лікам, а народы магутны сваім адзінствам» (кітайская прыказка; у цэнтры выкарыстана эмблема III Сусветнага кангрэса профсаюзаў. Вена. 1953).

ЗЛЁГКУ ВІЛЬГОТНЫ ВЫРАБ ПРАСУЮЦЬ СЯРДНЕ НАГРЕТЫМ ПРАСАМ

Злёгку вільготны выраб прасуюць сярдне нагрэтым прасам з адваротнага боку, асцярожна нацягваючы для змяншэння ўсадкі.

З прычыны таго, што штапельнае палатно, віскозны і іншыя віды штучнага шоўку ў мокрым выглядзе менш моцныя і лёгка рвуться, вырабы з гэтых тканін нельга ў часе мыцця церці шчоткай, націраць паасобныя участкі тканіны мылам, выкручваць і гатаваць, а таксама прасаваць моцна нагрэтым прасам.

Пасля таго, як выраб вымыты, высушаны і выпрасаваны, ён набывае ранейшы выгляд, і трываласць тканіны аднаўляецца.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 05036.

Падпісана да друку 2/VII 1955 г.

Друкарня імя Сталіна, Мінск. Цана 1 руб. 80 кап. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 100 000 экз. Заказ 412.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларуском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Адрес рэдакцыі: Мінск, Праспект імя Сталіна. Дом друку. Пакой 23.

Тэлефон 2-33-03.

